

паасобных пунктах і раёне ўсяго спажывецкага таварыства. Таксама рэкамандуецца ўвесці мэтад наглядных дыяграм, якія характарызавалі намечаны плян заготовак і ход яго выканання.

8) Парыядчына, ня менш, як два разы ў месяц, абмяркоўваць на пашыраных пасяджэннях праўленьняў спажывецкіх таварыстваў з удзелам актыўнага і вынікі заготовак у раёне дзейнасці таварыства. Трэба дасканала кожны раз высвятляць прычыны, якія маюць уплыў на марудны, або слабы ход і невыкананне намечаных плянаў заготовак.

9) У сувязі з тым, што вялікую ролю ў хлебзадавальненні працоўнага насельніцтва мае поўнае паступленне памольнага збору ў спажывецкія таварыствы, згодна належных умоў спажывецкіх таварыстваў з млынамі, неабходна гэта шырока растлумачваць насельніцтву з тым, каб палярэзіць і не дапушчаць адходу на бок некаторай часткі памольнага збору.

10) Неабходна ў групах і на сходах беднаты растлумачваць значэнне хлебазагатоўчай кампаніі для народнае гаспадаркі і абмяркоўваць меры паспяховага правядзення кампаніі бесьперабойнага здавальнення беднаты хлебам у даным раёне.

Неабходна дабіцца, каб бядняція і сярэднія масы пайшчыкаў і сялянства ўсямерна садзейнічалі паспяховаму правядзенню заготовак спажывецкай кааперацыі ў працягу ўсяго часу кампаніі. Гэта ў сваю чаргу павінна забяспечыць ізаляцыю кулацтва і прыватных гандляроў ад спроб зрываць і шкодзіць кааперацыйным заготовкам.

11) Кааперацыйны апарат павінен быць прыкладам уважлівых адносін да пайшчыкаў, да сялянства на загатоўчых пунктах і крамах спажывецкіх таварыстваў. З выпадкамі зневажання, грубасці, безгаспадарчасці, бюракратызму на загатоўчых пунктах і крамах, дзе вядуцца загатоўкі, павінна весціся самая рашучая барацьба з боку праўленьняў, рэвізійных камісій і ўсёй кааперацыйнай грамадзкасці.

12) Неабходна, каб рэвізійныя камісіі ўзмацнілі тэмп сваёй працы ў часе загатоўчай кампаніі, праводзілі сыстэматычныя рэвізіі загатоўчых пунктаў, правяраўлі правільнасць разьлікаў са здатчыкамі, хаваньне збожжа і сырцу, адносін да здатчыкаў і г. д.

13) Інструктарскі і ўсё арганізацыйны апарат райсаюзу і аддзяленняў БКС павінны сканцэнтраваны сваю ўвагу ў працягу бліжэйшага часу:

- 1. На інструктаваньні спажывецкіх таварыстваў у галіне правядзення загатоўчай кампаніі.
- 2. На правярцы выканання спажыв. таварыствамі зацверджаных плянаў заготовак.
- 3. На сталым наглядзе за дзейнасцю кожнага спажыв. таварыства ў галіне заготовак, вучоце ходу заготовак, вучоце недарэчнасці і перашкод у загатоўчай кампаніі з мэтай іх тэрміновага ліквідавання.

Уся сыстэма спажывецкай кааперацыі Беларусі павінна ажыццявіць у наступнай кампаніі лэзунг аб 100 проц. выканання загатоўчых плянаў.

Старшыня Савету Беларускага ВАСІЛЕВІЧ.
Старшыня праўленьня Беларускага НАЎЛЯНСКІ.

Тав. Калінін у Дагестане



НА ЗДЫМКУ: Лятучы мітынг у клубе заводу.

Гэты прэкт, як наведвальніца ў тэлеграме з Жэневы, ня быў памянёны ў спрэчках ні водным словам.

Гэтым, аднак, і вычэрпваецца ўгодненасць дэяльнай прадстаўнікоў буржуазных дзяржаў, якія вьехаліся ў Жэневу. У астатнім яны ніяк

Па Савецкім Саюзе

КАЛЭСАЛЬНЕЙШАЯ ПАБУДОВА Ў СЬВЕЦЕ

Амерыканскі кансультант аб Днепрастроі

Ва ўсесаюзнай заходняй гандлёвай палаце адбыўся даклад амерыканскага кансультанта Днепрастроі інжынера Губэра аб перспэктывах электрыфікацыі СССР. Доклад прыцягнуў шмат савецкіх гаспадарнікаў і спецыялістаў.

Інжынер Губэр пачаў свой даклад з указання, што ён у чацьверты раз наведвае СССР, дзе аз апошнія два гады ён правёў у агульнай складанасці 8 месяцаў. Ён рад калстатаваць значны прагрэс у эканамічным разьвіцці краіны ў параўнанні з 1926 годам. Параўнаўчы тэмп разьвіцця СССР з становішчам у другіх краінах, ён прыходзіць да спрыяючага для нас вываду. Інжынер Губэр гаворыць далей, што ў Амерыцы яму прыйшлося рабіць шмат дакладаў аб СССР і ён быў здзіўлены тым вялікім інтарэсам, які працягваецца ў адносінах да Савецкага Саюзу. Аднак, інфармацыя аб СССР у Амерыцы ўсё яшчэ не адбівае сапраўднага становішча рэчаў у Саю-

зе. У інтарэсах абодвух дзяржаў устанавіць больш цесныя зносіны, каб лепш ведаць друг друга. Неабходна шырай практыкаваць пазыкі савецкіх гаспадарнікаў і спецыялістаў у Амерыку.

Пераходзячы да Днепраўскага будаўніцтва, інжынер Губэр указвае, што кубатура кладкі вапруды на Днепрастроі зьяўляецца самаю вялікаю ў усіх пабудовах падобнага роду ва ўсім сьвеце. Работа па пабудове перамяжкі зьяўляецца адной з самых калёсальных і цяжкіх, якую ён спаткаў. Будаўніцтва Днепрастроі вядзецца дасканала. «Калі Днепрастрой будзе закончан,—гаворыць ін-

жынер Губэр,—дык гэта будзе адна з самых лепшых інжынерных пабудов у сьвеце. Савецкі Саюз у сучасны момант адтувае вялікую патрэбу ў спецыялістаў-практыкаў. Расійцы павінны пераіцца ў амерыканцаў іх тэхнічны вопыт і навыкі, каб у далейшым уласнымі сіламі разьвіваць свае натуральныя багаты. Аднак, спайка паміж Амерыкай і Савецкім Саюзам можа адбыцца толькі пасля прызнання СССР ПАЗШ. Гэта прызнаньне, па думцы інжынера Губэра адбудзецца значна хутчэй, чым гэта чакаюць тут і ў ПАЗШ».

Замежны капітал--на дапамогу сацыялістычнаму будаўніцтву

Пастанова СНК СССР аб канцэсіях

Саўнарком СССР па дакладу Галоўканцэскаму зацвердзіў асноўныя палажэньні, што вызначаюць парадак ажыццяўленьня канцэсійнае справы ў галіне транспарту, апрацоўваючай, горнай і апалавай прамысловасці, электрычнасці, лясное гаспадаркі і мэлярацыі, бавоўнаводства, цукравой і малочнай прамысловасці, і, нарэшце, у галіне камунальнае гаспадаркі. Зацверджаны арыентаваны пералік аб'ектаў канцэсій, якія могуць быць прадастаўлены замежнаму капіталу. Побач з гэтым, Саўнарком дазволіў Галоўканцэскаму ўступаць у перагаворы з шукальнікамі канцэсій і такіх аб'ектаў, якія ў арыентаваным пераліку не намечаны, калі пытаньне аб аднаведных аб'ектах будзе пастаўлена канцэсіянерам і будзе прадастаўляць інтарэс для дзяржавы.

Саўнарком даручыў Галоўканцэскаму асабліва спагадна аднесціся да тых канцэсіійных прапаноў, якія маюць піянерскія задачы. Пры заключэньні канцэсіійных дагавораў Саўнарком прызнаў неабходным перш за ўсё прадулідаваць максымальна магчымае навялічэньне прытоку замежнага капіталу, а таксама абавязак канцэсіянера падтрымліваць прадпрыемства на ўзроўні сучаснай тэхнікі і стварэньне дапаможнае вытворчасці паўфабрыкатаў і матар'ялаў, што не вырабляюцца ў СССР і г. д.

Галоўканцэскаму павінен ужыць меры да прыцягнення замежнага капіталу, асабліва ў распрадоўку месц радзеньня каларовых металаў, у разьвіцці металэвай (асабліва вапштатаў і машынабудаўніцтва), папаровай, цэлюлёзнай і аўтамабільнай прамысловасці, разьвіцці вытворчасці штучнага шукі і вытворчасці дубільных экстрактаў. У гэтых галінах народнае гаспадаркі Саўнарком прызнаў магчымым прадастаўляць шукальнікам канцэсій больш ільготныя ўмовы, каб забяспечыць фарсаваньне вытворчасці. Канцэсіі, што даюцца, павінны прадаваць на ўнутраным сырцы.

Маючы на ўвазе, што СССР запікаўлены ў прыстасаванні іменна замежнага капіталу, Саўнарком даручыў Галоўканцэскаму абавязак канцэсіянера прадаваць выключна на замежныя сродкі, пры тым у грашовай частцы— праз крэдытныя ўстановы СССР, і часткова на прыбытак, які ствараецца ад іх дзейнасці ў СССР. Наём патрэбнай рабочай сілы і тэхнічных рабочых, а таксама служачых павінен будзе праводзіцца канцэсіянерамі праз органы Наркампрацы, а ў пэўнай прапорцыі, у парадку калектыўнага дагавору — самастойна. Канцэсіянерам будзе таксама прадастаўлена права прыцягнення высока кваліфікаваных рабочых і адміністрацыйна-тэхнічнага персаналу з чужаземных грамадзян.

што да гэтага часу не ўдаецца. Аднак, што будзе, калі зьявіцца да дзейнасці У Чжао-чу і іншыя былыя высокія чыны? Ці зноў адбудзецца рэарганізацыя, каб даць ім месца ва ўрадзе? Ва ўплывовых кітайскіх колах гэта лічыць няўхільным. Ясна, што ў тамідане няма адзінства. Ён складзены з многіх вярочных між сабою элементаў, якія аказаліся разам з прычыны ўсялякіх абставін, што выключае магчымасьць адзінства паміж імі».

Узрост абурэньня проці чужаземцаў

ШАНХАЙ, 14. У апошні час адзначаецца значнае пагоршаньне адносін паміж кітайскімі ўладамі і ўладамі шанхайскага міжнароднага кварталу. Адной з прычын гэтага пагоршаньня адносін зьявіўся налет чужаземнай паліцыі на бюро міністэрства замежных спраў. Інцыдэнт

Рэвалюцыйны рух у ПАЗШ

Парвалі са згоднікамі

НЬЮ-ЁРК, 14. 6 мясцовых арганізацый саюзу тэкстыльшчыкаў адхілялі свае дэлегацыі з канфэрэнцыі аб'яднанага саюзу тэкстыльшчыкаў (які вазьміць да амерыканскай канфэрацыі працы). У аўгуставанай паведа гэтага вазьве арганізацыі падкрэсьліваюць, што аб'яднаны саюз тэкстыльшчыкаў працягвае сабою па сутнасьці „кампаёнскі саюз“. Далей, у вазьве вазьзначаецца, што арганізацыі, якія адхілялі сваё дэлегацыі, будуць удзельнічаць у канфэрэнцыі, якая склікаецца дзевым крылом саюзу.

Кітай і Японія

ТОКІЁ, 14. Як наведвальнае друі, урад рашыў не агаджацца на прапановы нанкінскага ўраду адносна ўвядзеньня прагрэсіўнага мытнага тарыфу, аж да той пары, пакуль Нанкін не адмовіцца ад сваёй пазыцыі ў пытаньні аб японска-кітайскім дагаворы.

ШАНХАЙ, 14. Нанкінскі міністр замежных спраў Ван Чжэнь-цін заявіў: «Як мне вядома, японскі ўрад прыняў неафіцыйнае рашэньне зняць тактыку чаканьня ў пытаньні аб японска-кітайскім дагаворы. Нанкінскі ўрад гатоў уступіць у перагаворы адносна цэпаанскага індэпэнду. Калі-б аказаалася, што Японія ня мае намеру весці непасрэдня перагаворы з нанкінскім урадам на гэтым пытаньні, то мы гатовы перадаць яго на разгляд міжнароднага трыбуналу».

На два фронты

(З перадавой „Пряеды“)

Нельга адхіляць, што пасля грунтоўнай чысткі партыі ад траціцкіх элементаў, на аснове пастаной 15-га зьезду партыі, яшчэ ёсьць некаторыя рэшткі траціцкіх настрояў і поглядаў.

Яны ідуць па праторанай сьцежцы недаацэнні сярэдняга, усяе важнасці саюзу савецкай улады з ім, машчана-сацыял-дэмакратычнага трэтыраваньня сярэднячых элементаў вёскі, як простага аб'екту надзвычайных мер, і адхіленьня значэньня і магчымасьці разьвіцця індывідуальнае сялянскае гаспадаркі.

Як зусім правільна гаворыць рэзалюцыя аб'яднанага пленуму МК і МКБ, «абломкі траціцкіх груп у апошні час робяць жалія разрозьненныя спробы ўнесці ў партыйныя рады расстройствы і дыскрэдытаваць партыйнае кіраўніцтва».

З гэтага факту аб'яднаны пленум МК і МКБ зрабіў зусім працільны вывад, даручыўшы партыйным арганізацыям „працягваць барацьбу за адважаньне на бок партыі лепшых элементаў рабочых, якія ўсё яшчэ не адшлі ад апазыцыі, і ў той-жа час узмацніць растлумачэньне паражэньнага характару поглядаў трацізму як на карэнных пытаньнях пралетарскае рэвалюцыі, так і ў адносінах да нашага партыйнага кіраўніцтва».

Нацца ў тым, што трацізм отаў выразнаю разнавіднаю сацыял-дэмакратызму. Яшчэ іраваіновы пленум 1928 году канстатаваў наяўнасць ня толькі ў савецкім і кааперацыйным, але і ў партыйным апарате элементаў «якія ня бачаць ніясаў у вёсцы і не жадаюць сьварыцца з кулакамі». Ліпенскі пленум канстатаваў, што, не зважаючы на часовы характар надзвычайных мер, падірэсьлены пры самім іх увядзеньні „узніклі таўмачэньні гэтых мер, як арганічна выцякаючых з пастаной 15 партызезду ў варунках наступу на капіталістычны элемент вёскі».

«Таюга роду таўмачэньні,—канстатаваў ліпенскі пленум,— сьведчаць толькі аб тым, што на аобныя працоўныя партыі дагэтуль робяць уплыў варажыя ёй ідэалёгіі».

Партыя ў сваёй палітыцы павінна выходзіць з рашучае барацьбы як з тымі элементамі, якія зьяўляюцца вынікаем буржуазных тэндэнцый у нашай краіне, спрабуюць абыйсьці пастановы 15-га зьезду, так і з тымі элементамі, якія імкнуцца надаць надзвычайным часовым мерам характар пастаяннага або зацяжнага курсу і тым паставіць пад пагрозу справу саюзу рабочых і асноўных меа сялянства».

Мы не оумняаааааа, што, рашуча вядучы гэту барацьбу на два фронты, даючы адной уоім ухілам ад лэнінскае лініі, наша партыя здолеа забяспечыць правядзеньне ў жыццё лініі, намечанай 15-м зьездам і аднадушным рашэньнем наступных пленумаў. Тым больш партыя не дапуоьціць якіх нэбудзь спроб ажыўленьня траціцкіх элементаў».

Растэрміноўка на 8 месяцаў дае магчымасьць набыць 2-ю пазыку індустрыялізацыі кожнаму, хто мае нават самыя невялікія зьберажэньні

АМЭРЫКАНСКАЯ ХМАРА на англа-францускім гарызонце

Ангельчына і Францыя, у зьвязку з супраціўленьнем Амэрыкі намер адказацца ад англа-францускай ваенна-марскай, згодзі.



Далар грыміць...

У панскай Польшчы

ЗЬМЕНА КАНСТЫТУЦЫІ ЧАСТКАМІ

„Газ. Верт.“ паведамляе, што ўрач не падасце на разгляд сойму адразу поўнага праекту рэформы канстытуцыі, а будзе праводзіць яго часткамі. У гэтую восень будзе праведзена толькі папраўчаная праў прэзыдэнта.

ЗБАСТОЎКА НА ФАБРЫЦЫ РУХАВІКОЎ

На фабрыцы самалётных рухавікоў у Варшаве пачалася забастоўка рабочых цеху папраўчанай рухавікоў, выкладаная зьвязаньнем 9 рабочых цеху.

КРАДЗЕЖ БУЙНОЕ СУМЫ ГРОШАЙ

„Работнік“ (№ 254) паведамляе, што ў Бядомчы пайкі судовай прапаўнік Касперскі скраў вялікую суму грошай і ішкі у невядомым кірунку. Колькі ішкі скраў Касперскі—невядома, на ўсякім разе—буйную суму грошай. Толькі ў адным выпадку Касперскі скраў 5000 злотых.

ЗБАСТОЎКА НА ФАБРЫЦЫ

ПАГРОЗА ЗБАСТОЎКІ Ў ВАРШАЎСКІХ БРОВАРАХ

Як піша „Работнік“ (№ 255), рабочыя бровараў дзяржаўнае сырэнтусовае маінополі знаходзіцца ў вельмі цяжкім матэрыяльным становішчы, бо атрымліваюць значна ніжэйшы заробтак за рабочых іншых дзяржаўна прадпрыемстваў. У зьвязку з гэтым адбыўся скор рабочых, на якім высунуты рад патрабаваньняў аб паліпшэньні матэрыяльнага становішча. У выпадку неадвальнасьці іх патрабаваньняў, рабочыя пагражаюць забастоўкаю.

АРЫШТ УРАДОЎЦА-ХАБАРНІКА

„Работнік“ (№ 255) паведамляе пра скандалёзную справу, якая мела месца ў Львове. У Львоў на кірмаш прыехаў па справах службы адзін з пачальнікаў аддзёлу міністэрства прамясловасьці і гандлю Аляксандр Клебер. Клебер абходзіў прыехаўшых на кірмаш замежных купцоў і вымагаў ад іх хабары, дэкларуючы даць ім пачынаць.

Савецка-турэцкія адносіны

АНГОРА, 14. Турацкі прэм'ер Ісмет-паша выступіў у Малацы (Курдзістан) з прамоваю па пытаньнях унутраной і замежнай палітыкі. Спыніўшыся на ўзаемаадносінках паміж Турцыяй і СССР, Ісмет-паша заявіў: «Наша дружба з СССР працягвае разьвівацца ў духу шчырасьці. Паміж абедзьвюма дзяржавамі існуюць трывалыя добрыя адносіны».

„Красіа“ апошні спыніць пошукі

МАСКВА, 14. З „Красіа“ атрыманы паведамленьні аб наступіўшых моцных бурях у раёне знаходжаньня ледокола. У зьвязку з гэтым камітэт дапамогі „Італія“ прапалаваў „Красіа“ накіравацца ў раён Зямлі Франца Іосіфа і абследаваць гэты раён. Лі берагоў Зямлі Франца Іосіфа ўтварыць баазу і пакінуць прадукты і, у выпадку зьявіньня пошукаў, вярнуцца ў СССР, бо іншыя экспедыцыі ўжо раней спынілі пошукі, лічачы працяг іх нямагчымым.

Кандыдаты ад кампартыі ў прэзыдэнты

НЬЮ-ЁРК, 14. Кандыдатамі Уоркэрс-парці (камуністычнай) на надыходзячых прэзыдэнцкіх выбарах высунуты: Фостэр—на пост прэзыдэнта і Гітліў—на пост віцэ-прэзыдэнта.

Арышт рэдактара „Ротэ Фанэ“

ВЕНА, 14. Арыштаваны адказны рэдактар органу аўстрыйскай кампарціі вейскай „Ротэ Фанэ“ Цукер за апублікаваньне адозвы кампарціі. Адозва заклікала рабочых арганізаваць контр-дэманстрацыі супроць надыходзячай 7 кастрычніка дэманстрацыі реакцыйнай дэбрахвотнай нацыянальнай арганізацыі. Цукер абвінавачваецца ў дзяржаўнай здрадзе.

Нятрываласьць дыктатуры Прыма-дэ-Рывэра

ПАРЫЖ, 14. У сувязі з паведамленьнямі з Гішпаніі аб «адкрыцьці зьмовы» і шматлікіх арыштах, большасьць парыскіх газет адзначае, што наяўна супроцьрадавага руху ў Гішпаніі паказвае нятрываласьць рэжыму дыктатуры. Адначасова газеты падкрэсьліваюць, што ўрад дыктатара Прыма-дэ-Рывэра в выключнай жорсткасьцю распраўляецца з палітычнымі праціўнікамі.

Маска сарвана

ЛЕНДАН, 14. Дэлегат рабочай партыі Рэні-Сьміт выступіў з прамоваю, у якой заявіў, што павядадзеныя Кешэндэям у Жэневе лічыць аб ангельскіх узброеных старанна падобраны і зусім няяўны. «У адносінах грошай, патрачаных на ўзброеныя на адзінку насельніцтва,—заявіў прамова,—мы зьяўляемся адзін у першых краў і сьвеце». Далей Рэні-Сьміт абвінавачваў Кешэндэа ў тым, што ён займаецца арганізацыяй «міжнароднага крывадушства».

ПАД ЗНАКАМ БАЛЬШАВІЦКАЙ САМАКРЫТЫКІ

Самакрытыка наблізіла масы да партыі і садзейнічала ўзмоцнэнаму тэмпу будаўніцтва.—Рашучая нясупынная барацьба з тымі, хто перашкаджае разгортваньню самакрытыкі.—Барацьба за клясава-вытрыманую лінію ў працы савецкага апарату.

Ніжэй мы падаем у скарачаным КП(б)Б, які на днёх скончыўся, заслугоўваюць вялікае ўвагі. Пленум надзеў палітычныя вынікі працы партыі за вясеньна-летні пэрыяд. Праца пленуму праходзіла пад знакам бальшавіцкае самакрытыкі. Далейшае разгортваньне самакрытыкі зьнізу, барацьба з усялякімі перашкадамі яе разгортваньню—гэта пытаньне было адным з галоўнейшых у выступленьнях удзельнікаў пленуму.

Прамова т. Калніна

Тав. Калнін у сваёй прамове дэталёва спыніўся на характарыстыцы разгортваньня самакрытыкі і на тых выніках, якія мы ўжо маем.

Пры ацэнцы вынікаў крытыкі, кажа тав. Калнін, мы зьвязуем маем вельмі многа станоўчых вынікаў, але побач з імі таксама і адмоўныя. Вось некалькі прыкладаў: як можна назваць нармальным такое становішча, калі акругком партыі ўтварае пастановы і зварачаецца да ЦК КП(б)Б аб тым, каб ЦК ужыў адпаведныя меры да таго, каб рэдакцыя «Правды» не зьявілася неправераных артыкулаў, бо гэта, моў, дэарганізуе арганізацыю і дыскредытуе работнікаў. Ці правільна ацэньвае гэты акругком партыі крытыку, самакрытыку і ролю друку? Па мойму, зусім зразумела, што такая пастанова акругкому партыі зьяўляецца зусім ненармальнай і няправільнай. Але калі так робіць акругком партыі, дык натуральна, так робіць і цэлы рад райкомаў, у тым ліку і ў Менску, дзе таксама маюцца такія-ж імкненьні з боку райкому партыі, што быццам нельга зьявіцца ў газэце артыкул, калі ён ня ўзгоднен з райкомам. Гэта сведчыць аб тым, што ў нас яшчэ існуе страх таго, што нельга крытыкаваць, нельга пісаць усё, трэба спачатку правярць, а правярае публікаваць, г. зн. ператварыць газэту ў такі орган, каб яна рэгістравала толькі правяраны матэрыял. Заўважаецца рад няправільных тлумачэньняў крытыкі і самакрытыкі ў судовых працаўнікоў. Мы маем факты, калі за крытыку людзі траплялі пад суд і суд судзіў. Гэта-ж яшчэ больш груба, чым тое, калі пракурор выступае і кажа, што можа падвесьці пад крмінальны кодэкс выступіўшага з крытыкай. Таму, кажа тав. Калнін,—з яшчэ большай рэзкасьцю трэба падкрэсьліць, што за такія ненармальнасьці трэба біць ва ўсю, каб рабочыя адчулі, што крытыкаваць можна і крытыкаваць трэба.

Далей тав. Калнін, характарызуе такіх недахват працы з работнікамі, адзначае, што рэдакцыі газет яшчэ не зрабілі таго, што трэба было зрабіць на пытаньнях арганізацыі работараў. На гэты момант арганізацыя работараў не зьявілася ўжо ў якасьці аднаго з галоўнейшых удзельнікаў у разгортваньню самакрытыкі. Гэта пытаньне было адным з галоўнейшых у выступленьнях удзельнікаў пленуму. Ніжэй мы падаем у скарачаным выглядзе прапановы ненальнік т. т. па дакладу тав. Кнорына, прысьвечаныя пытаньням самакрытыкі.

Ніжэй мы падаем у скарачаным выглядзе прапановы ненальнік т. т. па дакладу тав. Кнорына, прысьвечаныя пытаньням самакрытыкі.

Пераходзячы да ролі друку ў самакрытыцы тав. Калнін адзначае, што друк адыграў у гэтай справе вялізарную ролю і мае надзвычайна вялікі заслугі ў сэнсе выкрыцьця цэлага раду загінаваньняў пасабных зьявленьняў савецкага апарату і пасабных партыйцаў. Але ў той-жа час ёсьць выпадкі, калі друк ня зусім правільна падыходзіў да пасабных пытаньняў, калі выкрываўчы матэрыял ператвараецца ў сьмачыню (гэтых выпадкаў было вельмі многа). Гэтыя моманты трэба выправіць. Трэба, каб друк не ўдаваўся ў сьмачыню, але бязлітасна змагаўся з пасабнымі недахватамі, якія маюцца ў гаспадарчым, прафэсійнальным і партыйным апаратах. Я павінен сказаць, што наш друк да апошні час паслабіў працу па дэаўшым разгортваньні самакрытыкі, у ім няма больш гэі рашучасьці, якая мелася прыкладна месца два таму назад. Трэба, каб друк ўзмоцніў сваю працу ў гэтым напрамку.

Заслугоўвае вялікае ўвагі пытаньне аб падборы працаўнікоў. Паколькі мы будзем і далей ўзмоцняем тэмпам правядзеньня крытыкі і самакрытыкі, патрэбны будучы новыя людзі, бо так ці інакш некаторыя працаўнікі ня змогуць больш працаваць. Таму перад намі стаіць пытаньне аб падборы новых працаўнікоў. У гэтым пытаньні ня ўсюды справа абстаіць добра. Так, мне даводзілася наглядзець, як падбіраліся працаўнікі ў Віцебску. Трэба быў правесці давыбары некалькіх членаў гарсавету. Як гэта праводзілася? А вось як—сакратар акругкому даручыў сакратару райкому, а райком, ведаючы, што яму патрэбна пільд чалавек, зараз намачае сабе тры-чатыры заводы, выклікае сакратараў ячэек і кажа: дайце мне па чалавеку. Тыя, глядзячы ў столь, думавіць: можна было-б такога-то, ці такога-то. Запісалі—і ўсё. Вядома, што калі ў справе вылучэньня новых працаўнікоў ня будуць удзельнічаць самі рабочыя масы, мы ня зможам вырашыць гэтыя вялікае пытаньня. Трэба больш сур'ёзна займацца вучотам тых сіл, што маюцца на нашых прадпрыемствах.

апошняя і самая галоўная—слабасьць партыйнага выхаванья. Вось я лічу, што толькі гэтыя пільд асноўных прычын у складанасьці растлумачаць гэтыя недаровыя зьявішчы, якія мы маем у дзяржаўным апаратах. Ва ўмовах, калі актыўнасьць рабочых расьце ўсё больш і больш, калі адпаведнае пачуцьцё рабочых узрасьтае, калі клясавае барацьба на вэсцы ўзрасьтае,—у гэтых умовах дзяржаўны апарат павінен быць падкованы дзеля таго, каб праводзіць правільную клясавую лінію.

Я хацеў-бы напаміць аб тых прычынах, аб якіх гаварыў тав. Сталін на XV зьездзе партыі. Ён казаў так: «Ці бачылі вы грабцоў, якія грабуюць сумленні, «в поте лица», але якія ня бачаць таго, куды іх нясе плыня. Я бачыў такіх грабцоў на Енісел. Гэта сумленныя і нястомленыя грабцы, але бяда іх у тым, што яны ня бачаць і ня хочучь бачыць таго, што іх можа прыбіць хваля іх нясе, у тым зьвязаньні, якое яму надае партыя, яшчэ сьрод асноўных кадраў партыі ня до-сць усьвядомлены. І пакуль мы не даб'ёмся сапраўднага разуменьня сутнасьці гэтага лэаўнгу, мы сустра-нем нейтральныя адносіны да яго, але актыўнага садзейнічання дзеля таго, каб выклікаць сутрачнюю хваля зьвізу, мы ня будзем мець. Гэта ёсьць асноўная перашкода, якую мы маем на шляху нармальнага разгортваньня і пастаноўкі лэаўнгу самакрытыкі. Невыстарчальным ўадим крытыкі зьвізу мае некалькі прычын: бо-зьянь крытыкі, нефэзтыўнасьць тых прапаў, якія ўносіліся, гаспадарнікі ў значнай ступені ўсё-ж яшчэ не выяўляюць належнай актыўнасьці дзеля таго, каб ня прымаць такую «ба рончую» пазыцыю ад друку. Я лічу, што сапраўды значная частка гаспадарнікаў не праўдліва актыўнасьці ў сэнсе ўдзелу ў друку, што выклікаецца сучаснымі ўмовамі. Ад такой «абарончай» пазыцыі ад друку, якую зараз займаюць многія гаспадарнікі, трэба адмовіцца, трэба праявіць больш актыўнасьці ў справе высвятленьня самімі гаспадарнікамі становішча таго ці іншага прадпрыемства і працы, тады яны сапраўды будуць людзьмі, якія ня толькі займаюцца абвэржэньнямі, як гэта практыкуецца ў значнай частцы зараз.

Наконт самакрытыкі. Правільна

Прамова т. Тначова

Тав. Кнорын падкрэсьліў цікавы момант, што часта некаторыя нашы адказныя таварышы, якія працуюць як у партыйных арганізацыях, так і ў савецкіх, прафэсійнальных і іншых, лічачь за вялікую абраду для сабе, калі іх пачынаюць крытыкаваць, калі яны нарабляць бед. Моў, як гэта такую высокую, сьвятую асобу пасьмелі крытыкаваць, і заразжа зварачаецца з крыкамі аб тым, як сьмелюць такія «дробякі» крытыкаваць: яны-ж людзі высокага палёту «нашы-ж продкі Рым выратавалі, а вы нас як простых гусей ганяеце». Ая адкажу гэтым таварышам, што калі вы ў свой час мелі вялікія за-

характарызаваў становішча з самакрытыкай адзін работчы, які на запытаньне: як у вас на прадпрыемстве абстаіць справа з самакрытыкай, сказаў: «ёсьць сьмелычакі». Сапраўды ёсьць сьмелычакі. Гэта ёсьць сапраўднае становішча, якое маецца на пасабных прадпрыемствах, калі належнага разгортваньня самакрытыкі на пільдм радзе прадпрыемстваў мы ня маем. З асноўных перашкод, якія мы сустракаем у справе разгортваньня самакрытыкі, можна налічыць чатыры: першая—смая асноўная, аб якой не гаварылі, гэта тое, што сам лэаўнг самакрытыкі ў тым сэнсе, у тым зьвязаньні, якое яму надае партыя, яшчэ сьрод асноўных кадраў партыі ня до-сць усьвядомлены. І пакуль мы не даб'ёмся сапраўднага разуменьня сутнасьці гэтага лэаўнгу, мы сустра-нем нейтральныя адносіны да яго, але актыўнага садзейнічання дзеля таго, каб выклікаць сутрачнюю хваля зьвізу, мы ня будзем мець. Гэта ёсьць асноўная перашкода, якую мы маем на шляху нармальнага разгортваньня і пастаноўкі лэаўнгу самакрытыкі. Невыстарчальным ўадим крытыкі зьвізу мае некалькі прычын: бо-зьянь крытыкі, нефэзтыўнасьць тых прапаў, якія ўносіліся, гаспадарнікі ў значнай ступені ўсё-ж яшчэ не выяўляюць належнай актыўнасьці дзеля таго, каб ня прымаць такую «ба рончую» пазыцыю ад друку. Я лічу, што сапраўды значная частка гаспадарнікаў не праўдліва актыўнасьці ў сэнсе ўдзелу ў друку, што выклікаецца сучаснымі ўмовамі. Ад такой «абарончай» пазыцыі ад друку, якую зараз займаюць многія гаспадарнікі, трэба адмовіцца, трэба праявіць больш актыўнасьці ў справе высвятленьня самімі гаспадарнікамі становішча таго ці іншага прадпрыемства і працы, тады яны сапраўды будуць людзьмі, якія ня толькі займаюцца абвэржэньнямі, як гэта практыкуецца ў значнай частцы зараз.

...работы рабочих...
 «Работник» (№ 255) ведамаляе, што найвышэйшы суд у Варшаве настанавіў вызначыць перагляд справы украінскага Атамичука і Ваўдзіцкага, якіх зьлічылі суд засудзіў на яму смерці за забойства школьнага куратара Сабінскага. Перагляд справы назначаны на 19 лістапада г. г.

СПРАВА СЬМЕРТНІКАЎ

«Работник» (№ 255) ведамаляе, што найвышэйшы суд у Варшаве настанавіў вызначыць перагляд справы украінскага Атамичука і Ваўдзіцкага, якіх зьлічылі суд засудзіў на яму смерці за забойства школьнага куратара Сабінскага. Перагляд справы назначаны на 19 лістапада г. г.

«Работник» (№ 255) ведамаляе, што на польска-німецкіх парагаворах пачалі працу правава і юрыдычная камісія Пачала працу таксама вестарынарная камісія.

АПЭТЫТЫ МАНАРХІСТЫХ

Зьезд манархістых, што адбылася пачаў у Варшаве, вяслаў Пінсудскаму тэлеграму, у якой трэба ўсталяваць манархію і дадуць вольна Літвы.

Водгук справы „Грамады“

«Кур'ер Віленскі» (№ 208) ведамаляе, што гэтыя дзямі в астрого вылучаны былі грамадзца Р. Лявіцкі, С. Ванупольна, Ю. Ванупольна, Казаківіч, Морзак і Сьвізь. Усе яны вызвалены да суду. Абвінавачваюцца яны ў прыналежнасьці да арганізацыі, якая мела на мэдэ адарываць ад Польшчы Заходняе Беларусі.

Засуджэньне ў астрог

«Кур'ер Віленскі» (№ 208) ведамаляе, што некалькі месяцаў назад акруговы суд засудзіў у астрог на абвінавачваньні ў шпіянажы З. Баліну, Вольгу і Язэна Раўмуковіча і Паўла і Аляксэя Каймановічаў. Першыя тры падалі скаргу ў спецыяльным суд, які апраўдаў Баліну, а астатніх двух засудзіў: Вольгу Раўмуковіч на 4 гады, Язэна Раўмуковіча—на 3 а паловаю гады турмы.

Памешчыні б'юць работнікаў

«Работник» (№ 254) ведамаляе, пра рад выпадкаў збоістваў сельска-гаспадарчых работнікаў памешчыкамі ў Замосьні. Так, памешчык Шурмінскі зьбіў вапала Ляна і страляў у работнікаў. У фальварку Машаўна памешчык Навакоўскі пачаў работніка Юзафа. Кіраўнік таго-ж фальварку Левіцкі пачаў зьбіў работніка Галену Свахаў. Пабіта яна зараз хварее. Наогул няма месца, каб тут ня было пачыта некалькі работнікаў.

Нямецкія журналістыя ў Вільні

«Кур'ер Віленскі» (№ 208), ведамаляе, што ў Вільню прыехала экскурсія нямецкіх журналістых у складзе 12 асоб. У склад экскурсіі ўваходзіць рэдактары ўлімовых нямецкіх газет. Нямецкія журналістыя прыехалі ў Вільню для азнайменьня з культурным жыцьцём і становішчам нацыянальных меншасьцяў у Вільні і Віленшчыне і прабудуць тут два дні.

Забастоўка у цырульнях

«Кур'ер Віленскі» (№ 208) ведамаляе, што ў Вільні забаставалі падмайстры цырульнікаў, дамагаючыся ўзрэгаваньня прыму на праду і зьвельчэньня з працы.

Вялікі пажар

«Дзёньнік Віленскі» (№ 208) ведамаляе, што ў вёсцы Паловіні, Віленскага павету адрыўся вялікі пажар. Згарэла 12 сьвірняў са збожжам, 2 дамы і некалькі хлявоў з сельска-гаспадарчым інвэнтаром. Страты значныя. Прычыны пажару ня выяўлены.

Паветраная катастрофа пад Наваградкам

12-га верасьня на Дзяляўскім аэрадроме (пад Наваградкам) разбіўся самалёт 6-га дэталнага палка. Лётцак цяжка паранены.

...нік РПІ СССР...
 Абсьледвана каля 400 калектыўных аб'яднаньняў. Даньні па паасобных раёнах гавораць аб тым, што калектывізацыя сьляніскага гаспадарак ужо зараз зьяўляецца масавым рухам. Беднота і значная частка сьраднякоў ішла ў калгасы, штыра спадзівачы гэтым палепіць свае гаспадарчэе становішча; частка сьраднякоў заняла пазыцыю чэкаўніка і ішла ў калгасы, галоўным чынам, каб атрымаць крэдыт, машыны і розныя льготы; зможны і кулак ці процідзейнічаў калектывізацыі, ці імкнуўся прасякнуць у калгас з задняй думкай—перакачаць «ліхія часы».

У гэтым годзе нацяміліся значныя зьмены ў напярмку і фэрмах калгаснага будаўніцтва: таварыства па супольнай апрацоўцы зямлі даюць рост амаль на 140 проц. і становяцца пераважнай формай калектывнага гаспадарка; шырока разьвіваецца аўсім новая форма простага аб'яднаньня—таварыства пасеўчыкаў, якія потым пераходзяць на статус таварыстваў па грамадзкай апрацоўцы зямлі і г. д.

Арганізацыя праца кізавых савецкіх, кааперацыйных і іншых арганізацый кіраўніцтва стыхіным калгасным будаўніцтвам была пастаўлена падзвычайна дрэнна. Абсьледваньне гаспадарчых дапамогі калгасам у галіне крэдытаваньня выявіла рад буйных дэфектаў. Дырэктывы-ж аб забесьпячэньні калгасаў срэдкамі вытворчасьці наогул мясцамі выконваліся досыць зьдавальняюча.

...раўна і такіх выпадкі...
 Таварышы, я згодзен з тэй ацэнкай палітычных вынікаў кампаніі, якія адбываліся да гэтага часу, як яны асьветлены ў дакладзе тав. Кнорына.

Прамова т. Элькінда

Таварышы, я згодзен з тэй ацэнкай палітычных вынікаў кампаніі, якія адбываліся да гэтага часу, як яны асьветлены ў дакладзе тав. Кнорына.

Я лічу, што гэта самая фармулёўка аб тым, што труднасьці вясеньня-летняга перыяду не прывялі да насьлябленьня пазыцыі рабочае клясы і да парушэньня саюзу з сялянствам, зьяўляецца правільнай.

Другі момант,—гэта момант аб дзяржаўным апарате. Я лічу, што мы маем разлажэньне на паасобных працаўнікоў, а маем разлажэньне паасобных частак дзяржаўнага апарату. Так трэба ставіць пытаньне. Трэба было прааналізаваць гэтыя прычыны. Я лічу, што п'янтства гэ-

...та яшчэ ня ёсьць асноўная прычына разлажэньня паасобных частак дзяржаўнага апарату. П'янтства ёсьць аднака разлажэньня, але ня ёсьць асноўная прычына.

Прамова т. Элькінда

Та яшчэ ня ёсьць асноўная прычына разлажэньня паасобных частак дзяржаўнага апарату. П'янтства ёсьць аднака разлажэньня, але ня ёсьць асноўная прычына.

Гэтых асноўных прычын разлажэньня паасобных частак дзяржаўнага апарату ў тых умовах, у якіх прадуе дзяржаўны апарат, я налічываю на менш пяці. З гэтых прычын асноўнай—зьяўляецца адсутнасьць самакрытыкі ў мінулым; другая прычына—слабасьць у паасобных мясцох унутры-партыйнай дэмакратыі; трэцяя—матэрыяльная незаабсьпячэнасьць паасобных катэгорый працаўнікоў; чацьвёртая—нерашучасьць у высюваньні працаўнікоў і выпадковы падбор людзей, і

...Я, таварышы, пачну сваё слова з самакрытыкі. Я лічу, што нам на самакрытыку прыдзецца звярнуць яшчэ больш сур'ёзную увагу і больш увамоціць сваё кіраўніцтва. У самакрытыцы зараз удзельнічаюць рабочыя масы, але рабочыя масы яшчэ крытыкуюць асобнага дырэктара ва тое, што праваліўся з пабудовай та-кога-то цэху, фабрыкі ці заводу, аа дрэнную ахову працы, ці за грубыя адносіны і г. д. Але, каб мы падыйшлі шчыльна да таго, як фабрыкі ці заводы працуюць, ці няма яшчэ ў нас тут ненармальнасьцяў у саміх сабе—тут мы яшчэ мала зрабілі. Ці паглядзелі мы, як растуць прагулы ў паасобных нашых фабрыках і заводах, ці паглядзелі мы на якасьць прадукцыі, ці не пахіснулася яна. Ёсьць выпадкі з боку фабрычна-заводскіх камітэтаў і цэнтральных праўленьняў саюзаў, партыйных ячэек, якія можна ахарактарызаваць як апусканьне рук. Бывае так, што

Прамова т. Рыжова

Я, таварышы, пачну сваё слова з самакрытыкі. Я лічу, што нам на самакрытыку прыдзецца звярнуць яшчэ больш сур'ёзную увагу і больш увамоціць сваё кіраўніцтва. У самакрытыцы зараз удзельнічаюць рабочыя масы, але рабочыя масы яшчэ крытыкуюць асобнага дырэктара ва тое, што праваліўся з пабудовай та-кога-то цэху, фабрыкі ці заводу, аа дрэнную ахову працы, ці за грубыя адносіны і г. д. Але, каб мы падыйшлі шчыльна да таго, як фабрыкі ці заводы працуюць, ці няма яшчэ ў нас тут ненармальнасьцяў у саміх сабе—тут мы яшчэ мала зрабілі. Ці паглядзелі мы, як растуць прагулы ў паасобных нашых фабрыках і заводах, ці паглядзелі мы на якасьць прадукцыі, ці не пахіснулася яна. Ёсьць выпадкі з боку фабрычна-заводскіх камітэтаў і цэнтральных праўленьняў саюзаў, партыйных ячэек, якія можна ахарактарызаваць як апусканьне рук. Бывае так, што

...рабочыя пакрытыкавалі, ну і добра, усё гэтым і канчаецца.

Самакрытыка павінна адбывацца па паглыбленьні ў нашых радках унутры-саюзнай дэмакратыі, а гэтага яшчэ ня бывае. Я падаўна толькі чуў ад аднаго адказнага працаўніка, які кіруе адным з важнейшых прафэсійнальных саюзаў, і вось гэты таварыш, гаворачы аб саюзнай дэмакратыі сказаў: Я, асабіста, вось як праводжу дэмакратыю на пасаджэньні свайго праўленьня—заслухоўваю даклад, а потым гавару: ёсьць такая-то і такая-то прапанова. Сакратар, ты дэпаўняеш? Не. Ухвалена. А ў праўленьні гэтага саюзу ёсьць некалькі чалавек рабочых. Вось п'янтства запытаньне, ці ведаюць некаторыя таварышы, як трэба кіраваць, як трэба ўдзяваць рабочых у праду? Тут яшчэ правільнага разуменьня няма.

Тав. Бялуга ў сваёй прамове значыў на недахопы партыйна-масавай працы ў вёсцы. Трэба ўвацца га ўмацаваньне кадраў вясковых працаўнікоў, за паліпшэньне іх кваліфікацыі і ўмоў працы. Трэба ў вясковых ячэйках вызначыць адзін дзень для вучобы партыўнаў. Пры раўныканьне трэба стварыць інстытут інструктароў аграномаў для кіраўніцтва калгасным будаўніцтвам.

Уздым забастовачнай хвалі ў Заходняй Беларусі

абарону сваіх інтарэсаў і праў. Заўважваецца паўсюднае ажыўленьне энанамічнай барацьбы, уздым забастовачнай хвалі. Забастовачны рух становіць вялікі, што пават у буржуазных газетах няма таго нумару, каб ня было мухой весткі аб тэй ці іншай забастоўцы.

Характар забастовак надзвычайна ўпарты, запяжны, масавы, а часта прымае вострыя формы барацьбы. Ныма таго рабочага цэнтру, ужо ня кажучы аб прамысловых цэнтрах, дзе-б ня выбухнула забастоўка за 8-мі гадзінны дзень працы за нявылічэньне заробатной платы супроць радыяналізацыі і інш. эканамічных дамагаўні.

Самай выдатнай за апошні час забастоўкай на Зах. Беларусі трэба лічыць забастоўку хэмікаў у Пінску. На фабрыцы запалак, дзе прадуе 460 рабочых, пасля пераходу фабрыкі ў рукі дзяржавы пачалася ўводзіцца гвалтоўная радыяналізацыя. Там, дзе працавалі 2 рабочыя, наставіўся адзін. Плату даюць за пэўны лік выработленых запалак, і рабочыя спачатку атрымлівалі да 7 злотых у дзень, цяпер-жа зьменшаны разьмер запалак, і рабочы, працуючы той-жа час, вырабляе ня больш 3-х злотых. Забастоўка аднадушна была абвешчана ўсімі рабочымі ў першых дэтах ліпеня гэтага году з дамагаўнямі 8-мі гадзіннага дня працы, 30 проц. надбаўкі і інш. Забастоўка дзяліцца да гэтага часу, ня гледзячы на тэрор і здраду згоднікаў і разрастаецца ў агульну краёвую забастоўку хэмікаў.

За апошнія некалькі месяцаў наглядзеўся цэлы рад азначных забастовак: у Веластоку 3.000 тэкстыльшчыкаў, у Гайноўцы звыш 10.000 тартачнікаў, у Гародні—некары, у Вільні—шаўцы, а таксама значнае

ажыўленьне забастовачнага руху сярод батракоў па мястэчках. Асабліва вострая в крывавай расправай прайшла забастоўка ў Ландварове, дзе паліцыя кідала рабочых у раку і параніла да 2-х дзсяткаў рабочых, жанчыні і дзяцей.

Уздым забастовачнай хвалі сьведчыць аб актывізацыі пралетарыяту, аб павялічаным упіску пры фашысцкай дыктатуры. Такое ажыўленьне барацьбы пралетарыяту, пакуль што пераважна эканамічнага характару, мае вялізарнае значэньне ў справе разьвіцьця рэвалюцыі, бо ўсялякая эканамічная барацьба мае тэндэцыю перарастаць у палітычную, рэвалюцыйную барацьбу, падрывае забастовачная барацьба падрывае стабілізацыю капіталізму, разьвівае вясельны імперыялістычныя пляны фашысцкай дыктатуры. І рэч вразумелая, што гэтае баявое выступленьне пралетарыяту вылікае запальчы напад навуочай клясы, жорсткая ўдары на ўраду на авангарда рэвалюцыі, на кіраўніку нацыянальна-вызваленчай барацьбы Зах Беларусі.

Апрача буйства белага тэрору, накіраванага да фізычнага зьнішчэньня авангарду рэвалюцыйнага руху, урад дае вольную руку кожнаму фабрыканту, абшарніку, кожнаму фашыстаму бяскарна рабіць самасуды над рабочымі і сялянамі. Вось крывавае дэталіс Зах. Беларусі за апошнія 3-4 тыдні на вестках польскіх газет:

У Чарнеўцах (Віленшчына) капраў 3-га палка сапэраў забіў з рэвалюцыйна рабочага Аўгенія Лаўскага, які ў часе працы на будове дому вёў сярод рабочых гутарку аб хуткай нагібелі фашысцкай акупацыі.

У часе рагону МЮД'аўскай дэманстрацыі ў Пінску адзін малады рабочы, удзякуючы ад нагоні, схаваў-

ся ў адным доме: афіцэр і агент дэфэнзывы, які гваліся ва ім, выцягнулі юнака і ранілі стрэлам у шыю. Гаспадары дому пачалі праціставаць, па што былі зьбіты напашымі, пасля чаго яны пачалі зьбіваць маладога рабочага, які тут-жа ня вытрымаў катаваньняў і памёр.

Селянін Лебедзь, а вёскі Боўшы, Троцкага павету, працаваў на сваім полі і не заўважыў, як яго конь узшыў на палскае поле. Уласнік гэтага поля—абшарнік трыма стрэламі з рэвалюцыйна параніў селяніна Лебедзя, які ня здолеў у час забраць каля.

Але гэта далёка ня ўсе факты зьбойства рабочых і сялян, якіх рука зьваўшыхся паноў угробола праз клясавую нянавісьць. Такая самаціпная бяскарная расправа над працоўнымі сьведчыць аб завастрэньні клясавай барацьбы, аб рэзугме беллага тэрору ў фашысцкай Польшчы. Асьпервянелы фашызм ня ўступае ні адной пядзі поля бою, ўсе пружыны, б'е сьмяротным боем на наступаючых радках пралетарыяту, закладае праз згоднікаў сярод пралетарыяту выбуховыя футасы.

Рабочай клясе прыходзіцца змагацца з трыма ворагамі, якія наступаюць адным фронтам: капітал, фашысцкі ўрад і сацыял-згоднікі. Аднак, значнае ажыўленьне забастовачнай барацьбы ў 1928 годзе кажа аб тым, што пралетарыят усёй Польшчы, у тым ліку і Зах. Беларусі, зварухнуўся да бою, да наступленьня, што авангард рэвалюцыі пад кіраўніцтвам кампарты рушыў наперад.

Пад ударамі пралетарскага молата дрыгаць фашысцкая дыктатура.

Ан. Сталевіч.

Тав. Зейцава дзеліцца практыкай самакрытыкі ў іх на фабрыцы (Віцебск). Трэба звярнуць увагу на тое, каб не дапушчаць беспадстаўнай крытыкі. У нас быў такі выпадак, калі ў насыценнае была зьмешчана заметка, у якой крытыкаваліся непарадкі на фабрыцы. Але калі камісія, а потым сход рабочых і ячэйкі разабраліся ў гэтых абвінавачваньнях, дык выпала, што нічога таго, аб чым гаварылася ў заметцы, на фабрыцы ня было. Сход рабочых павінен быў адзначыць, што ў часткі працаўнікоў рэдалегіі насыценна-зэты ня было правільнага разуменьня сутнасьці самакрытыкі.

Тав. Нейланд зазначае, што слаба яшчэ рэалізаюцца тыя прапановы, якія ідуць у парадку самакрытыкі ад рабочых. Наш друк праводзіць вялікую працу па выкрыцьці розных недахватаў у нашым будаўніцтва. Але зусім недапушчальным зьяўляецца тое, калі газета імкнецца замест выкрыцьця сапраўдных недахопаў рабіць толькі сэнсацыю.

Пленум ЦК ЛКСМБ

Учора а 5 гадзіне ўвечары ў памішаньні клубу КІМ адчыніўся чарговы пленум ЦК ЛКСМБ.

На першым пасяджэньні з дакладам на тэму—Разьгортваньне самакрытыкі ўнутрысаюзнай дэмакратыі і высюф-ваўнае актыўна—выступіў сакратар ЦК ЛКСМБ т. Гадавач. Пасьля дакладу разгартулася шырокія сьпярчкі.

БЕЛАРУСКІ ПУЦІЛАВЕЦ

ЗАВОД „ЧЫРВОНЫ МЭТАЛІСТЫ“ ў ВІЦЕБСКУ

Арма мы прабавалі крычаць, нахіляючыся адзін да другога—жалежны грукат моцна завязаў нашы вушы. Вясномачна патупаўшы каля дзвярэй, мы пайшлі далей па цэху. Плужны спаткаў нас яшчэ большым грукатам, але мы рашылі даверыць усё вачом.

Печи, як паштанкі вогненных драконаў, дыхалі на нас распалёным спам пугром. Людзі каля пячэй абліваліся потам і вымалі спрытна а гору распаленыя аркушы і палосы жалеза. Тут-жа па-суседству варштаты прасавалі распаленае жалеза і на нашых вачох а жалезнага кавалка вараждаўся адвал для плуга. У другой печы вагароўвалі шыкі, якія паліваліся вадой. Гэты час называецца цэмантацыяй.

Шпэпалі і бухалі паветравыя і

а піскам і скрыгатам перагрызалі лісты жалеза ў палец таўшчыню, наразалі тоўстыя палосы, як булячнік цеста для абаранкаў.

У абарачным цэху было некалькі піпэй, але размова ўсё-ж такі была справай безнадзейнай, хаця мне нарта хачелася запытаць старага рабочага, што абточваў лемкі на камені, якім чынам ратаваў ён сваю бараду ад цэлага снопу іскр, ляцеўшых у яго а-пад рук у часе працы.


Яшчэ некалькі працесаў праходзяць часткі ў плужным цэху, і вось ужо адзін за адным зьяўляюцца шклеты—плугі. Адсюль—у аддзелку, ватым на склад і, нарэшце, на вытворчасць—у рукі селяніну-земляробу.

Але выраб плугоў—гэта толькі адна галіна вытворчасці на «Чырвоным Металісце». Галоўнае-ж у працы заводу—вялікі, малатарні, раменныя прылады. Памятаем, як яны вырабляюцца, але спачатку ваглянем у ліцейны цэх. У ліцейным—просторным хляв—дзе па баках сталалі печы да сплення металу, ішла падрыхтоўка праца да ліцця—фармоўкі. У вямлі, усім асабліва вямлі—мяккай, як мука, вазіліся фармоўшчыкі, нахіляючыся над якімісьці скрынкамі—гатовілі формы для ліцця. Праца фармоўшчыка патрабуе цвёрдай рукі і спрытнасці. Інструменты яго надта цікавыя: якісьці лыжачкі, ножычкі, пэндлікі, шчотка, парашок.

У той час, калі фармоўшчыкі гатовалі формы, печ набівалася ўжо коксам—рудой. Я дачакаўся ліцця. Вось адкрылі печ, бедае варыва хлынула на жалезе. Ліцейшчыкі пайшлі па радок паміж фармавак, паліваючы іх, быццам грады ў гарачыню.

Так, дзень быў гарачы. За дзесятак метраў ад месца паліўкі адчувалася вогненнае дыханьне вадкага металу.

Заўтра, калі астыве ў формах метал, прыдуць рабочыя і майстар і правяраць адліўку, ці удалая. Пойдуць адсюль адлітыя часткі ў механічны цэх, дзе яны камбруюцца, прыганяюцца. Механічны цэх—раш-



Агульны выгляд заводу з боку швейнай фабрыкі

тоўны для заводу цэх. Маленькай лямпычка ў працы робіць частку нягоднай, атрымліваецца брак.

У механічным цэху стаюць такія варштаты, прызначаныя які і вразумець адразу цяжка, настолькі дробныя, але важныя дэталі выконваюць усё гэтыя «рэвольверныя», «свідравальныя» і «стругальныя» варштаты, якія апрацоўваюць падшыпнікі, шасьпяры, выточваюць якісьці вяртэмкі, абточваюць, расточваюць і г. д. і т. п.

Гэты цэх абавязаны многімі удасканаленьнямі сваіх варштатаў рабочаму заводу—цяпер інструктару механічнага цэху—т. Аршу. Многа мож на было-б напісаць аб т. Аршу, але аб ім, праўда, і так не маўчаць. Лічы эканоміі і рацыялізацыі, дасягнутыя удасканаленьнямі ў цэху, нешта асаблівае.



Вось шпоначны варштат, на якім робіцца нарэз канавак для шасьпярань арфы. На гэтай працы, якая выконвалася ручным спосабам, стаяла 5 чалавек кваліфікаваных рабочых, быў брак.



Рабочыя, якія працуюць з першага дня

будзе сваю бацькаўшчыну—сацыялізм.

У дні Кастрычніка ў гэтых казармах была рамонтная ваенная майстэрня: рамантавалі вінтоўкі, кулямёты.

Пасля дэмабілізацыі арміі, у Віцебску засталася многа рабочых, працуючых у майстэрнях. Рэвалюцыйны быў кінут лёаунг—мячы перакаваць у плугі.

У былых казармах у гэтыя дні ўпяршыню на варштатах, якія кавалі раней зброю, быў выкаван першы плуг. Так парадаўся завод Мэтпрому.

Пачалося зьбіраньне сіл. Крок за крокам напыраўся Мэтпром, павялічваючы, патапяючы прадукцыю, паліпшаючы якасць.

З саматужнага прадпрыемства заводу стаў буйной прамысловай адзінкай Беларусь.

Завод расьце не па днёх, а па гадынах.

Гэты ўзрост расьпірае сьцены заводу. Па дварэ, літаральна, прайсці нельга—усё завалена прадукцыяй, полуфабрыкатамі, старым ломам.

Пад адкрытым небам нібы і ня месца дарагім сельска-гаспадарчым прыладам.

Знаёмны рабочы, убачыўшы мяне, скардзіцца:

— Вось, глядзі-ка, дзе тут праехаць, калі-б на нашчасце адарыўся пажар.

Праехаць, праўда, няма дзе. Я сям бачыў, як пляцформа в арфамі, выляджаючы з двара грукатала коламі па ляжаўшых на дарозе шасьпярыях—настолькі вузкі быў праезд.

Навакол сабралася яшчэ некалькі праходзіўшых рабочых. У кожнага выявілася сваё маленькае біда.

— Канечна, цяжка, таму, што таця і будземся, а завод нас абганяе,—паясьняе адзін рабочы.

Увайшлі ў цэх. Тут пасоўваўся ройкавы кантэйнер—вынайджены таксама адным рабочым на рэйках, пераходзячы з адных рук у другія, зьяўляюцца малатарні і арфы. Пасья абору—у кантроль. Тут уключаецца ток і сабраная машына працяецца ў працы: ці правільна яна сабрана, ці добра прыгнашы часткі

і ці моцныя яны. Калі ўсё спраўна—падшыпнікі не награвваюцца, зубцы шасьпярань ня ломацца і ход машыны на слух не падае вопытнаму кантралёру няпаўнасьці, тады толькі с.г. машына атрымае свой кантрольны нумар і паступіць у кантэковую апрацоўку, а ватым і ў праддзя.

— Колькі машыны вы прапускаеце ў дзень?—пытае ў кантралёра.

Звычайна 30-35, а бывае, што з адной машынай некалькі гады воявімса.

— Кепскую ня выпускаеце?

— Не, ужо йевай лішнюю гадыну, на правярцы пагрымаем, а дамо вернае заначэньне.

— А брак усё-ж такі бывае?

— Рэдка-рэдка калі бывае, ніхто



Рабочы няя варштату

на страту працаваць ня хоча, на той зьдэальшчына.

Калі варот стаіць чарга павозак з прадукцыяй—арфамі і малатарнімі.

— Шчасьлівае дарогі—хоцца па жадаць гэтым машынам, што ідуць у вёску.

Б. БУЛАШЭВІЧ.

Беларускія пытаньні ў цэнтры

(А нашага маснаўснага карэспандэнта)

ЗБЫТ ДРАЖДЖАВОЙ ПРАМЫСЛОВАСЬЦІ БЕЛАРУСІ

Дражджавая прамысловасьць Беларусі да апошняга часу знаходзілася пад досыць сур'ёзнай пагрозай ВСНГ СССР і Наркамгандаль СССР, выдалі пастанову аб раёнаваньні рынку збыту прадукцыі дражджавых трэстаў, пры чым інтарэсы беларускай прамысловасьці былі моцна ўрэзаны на карысьць трэстаў іных рэспублік. Фактычна-ж магчымасьці збыту прадукцыі беларускай дражджавой прамысловасьці аказаліся яшчэ меншымі, чым гэта было прадугледжана зазначаным раёнаваньнем.

Такое становішча выклікала прарэчаньні з боку Эканомпароды БССР, якая зазначыла, што белару-

таго, ВСНГ СССР павінен прапрацаваць пытаньне аб мэтагоднасьці далейшага павялічэньня кантынгенту выпрацоўкі для рацыяналізаваных заводаў, за кошт зьортваньня вытворчасці на заводах з адэталымі спосабамі вытворчасці. Гэта апошняя частка пастановы таксама выгадная для БССР, бо яе дражджавыя заводы лічацца аднымі з лепшых.

20 ТЫСЯЧ РУБ. НА КААПЭРАВАНЬНЕ БЕДНАТЫ ў БССР

За кошт прыбыткаў Цэнтральнага с.г. банку за 1926-27 г. адпускаяцца 500.000 руб. у фонд каапераваньня сельскай беднаты. З гэтае сумы Белсельбанк атрымае 20.000 руб.

Зазначаныя сродкі адпускаяцца беззавотнай пазыкі:

Перад усесаюзнай рабселькорайскай нарадай

Супроць марынаваньня!

Здавалася-б, такі аўтарытэты орган, як АКК-РСІ павінен больш уважліва адносіцца да заметак рабкораў, але на справе выходзіць ня так. І у АКК заметкі рабкораў часам марынуюцца даволі доўга.

Ня буду галаслоўны. У красавіку месяцы г. г. мною была паслана ў рэдакцыю «Рабочего» вельмі важная записка аб становішчы на хлебазаводзе—аб тым, што вентыляцыя не ўстаноўлена, што адміністрацыя зацягвае закладваньне на дагавароў, што маюцца выпадкі галенняў на раббораў і грамадзкіх працаўнікоў і г. д. Рэдакцыя газэты «Рабочий» пераслала записку ў

Чаму ў нас мала Рэдналегіі робяць справаздачы перад рабкорамі

На нарадзе рабкоран гор. Менску

Нарада адбылася ў прытульнай залі клубу ім. Гросэра. Сабраліся 27 работніц—рабкоран журналу «Работница і Сяланка». На гледзачы на стомленасьць пасья працоўнага дня, работніцы аднесліся сур'ёзна і дзелавіта да дакладу ЦКК-РСІ аб парадных выніках самарытні і з гарачымі прамовамі выступілі ў спрэчку.

Аб чым-жа гаварылі работніцы? У адказ на зазначаны дакладчыка, што самарытнік зьнізу яшчэ слаба разгарнулася, работніцы расказалі аб цэлым радзе фактаў, якія прыводзяць яраз да алваротнага—да рэч пасумунасьці сьрод работніц і работніц. Усё яшчэ працягваюцца прасьледаваньне, праўда, вясіца прасьледаваньне тых работніц.

Гэтымі днямі наша рэдакцыя зрабіла справаздачу аб сваёй працы за пасадакзальнае бюро парткалектыву, а потым і на агульным сходзе рабкораў.

Гандляры і спэкулянты кіравалі арцелямі

Скажэньне дырэктывы партыі ў віцебскім саматужна-прамысловым саюзе

Ад нашых віцебскіх карэспандэнта

Нядаўна ў «Зьвязьдэ» паведамлялася аб арышце старшыні Віцебскага саматужна-прамысловага саюзу Юткіна, загадчыка гандлёвым складам дзелам Абрамава, загадчыка складам Шалыта і пэрае агры спэкулянтаў, з якімі працаўнікі Саматужна-прамысловага саюзу зьяўляюцца членамі. АКК-РСІ ўжо скончыла дэталёвае абсьледаваньне дзейнасьці гэтай установы і выніла абурочныя факты ачытнай безгаспадарчасьці, скажэньня дырэктывы партыі ў галіне каапераваньня саматужнікаў і г. д.

Рост і арганізацыя саматужных арцеляў і таварыстваў адбылася явочным парадкам. Краўніцтва з боку праўленьня ў гэтай справе ніякага не было. Гэта прывяло да таго, што ў саматужна-прамысловым арцелі і таварыствам трапіў рожны элемент—бныя гандляры, спэкулянты і шукалі Некаторыя арцелі складалі-

ду, прызначанага спэцыяльна на гэты мэты, у 3.034 рублі выкарыстаны ўсяго 1.036 руб. ці 34 проц. Дырэктывым кааператывным зьездаў і нарад упанунажалых аб зборы паяных унесоў да праўленьня, вядзь, ніякага дачыньня на мелі. З 38.408 рублёў, якія належала атрымаць з арцелі, спажана ня больш 50 проц., а з 22 арцеляў не атрымана яшчэ ні капейкі, на гледзачы на тое, што пелатарыя з іх зьяўляюцца пайшчыкамі ў саматужна-прамысловым саюзе больш году. Пры такім «гаспадарчым» нядаўна, што арганізацыя аамынулася ў пажкім фінансавым становішчы.

Становішча яшчэ больш пагоршылася, дзякуючы галападыстнаму праўленьчым вярхоўдаў, якія закупілі непатрэбныя і недабратасныя тавары і практыкавалі ўселяккія спэкуляцыйныя махінацыі, каб сілавіць гэтыя тавары. Так, напрыклад быў закупі-

Таваньні азійскіх пас...
Цэнтр адпачынку Беларускага да-
даткова 50.000 руб. на фінанса-
ванне кантрактаў азійскіх зер-
навых пасеваў у БССР. Раней на
гэтую-ж мэту было адпачытана
125.000 руб.

Камандыроўка маладых навуковых пра- цаўнікоў за граніцу

Галоўнавука пры Наркамасветы
камандыраваў за граніцу для павы-
шэння кваліфікацыі рад маладых
беларускіх навуковых працаўнікоў.
Асыстэнт Беларускай с.-г. Акадэміі
т. Гуржа камандыраваны ў Нямеч-
чыну для павышэння кваліфікацыі
па садоўніцтве, асыстэнт гэтай-жа
акадэміі т. Савельлеў выехаў у Ня-
меччыну для правядзення навуко-
вай работы па расьлінагадоўлі. У

Парыж для павышэння кваліфіка-
цыі па вэбэрычных хваробах каман-
дыроўца асыстэнт ВДУ т. Пракоп-
чык. Тэрмін камандыровак ад 1 да 3
год. На ўвесь час навуковай працы
за граніцай яны атрымліваюць сты-
пендыі—сямейныя па 150 руб., а
адзінокія—100 руб. У будучым го-
дзе лік камандыровак маладых на-
вуковых працаўнікоў за граніцу будзе
павялічан.

Факты паводле паведамленняў
фактаў. Факты паводле паведамленняў
фактаў. Але што карысьць? Факты
ўжо страцілі сваю надзею, а рабочыя
заводу і без дапамогі АКК, праўда
з некаторым спазьненнем, усё-ж
звышчылі ўсе непарадкі.
Яшчэ адзін факт з гэтай галіны.
Рабочыя Нісанбаум і Зільберштейн
падалі заяву ў АКК аб тым, што
іх выправілі на скарацілі і што на
іх месца прызначылі рабочыя па пра-
тэкцыі. АКК перадала заяву бюро
ацэньні на расьсьледваньне тады, калі
факты страцілі ўсякую цікавасьць.
АКК, якая задзімана быць най-
больш актыўным памочнікам раб-
кораў, сама тармозіць іх працу.
Расьсьледваньне рабкораўскіх заме-
так павінна быць паскорана.

М. Бэрман.

Узьдзейнічаньне рабкораўскіх заме-
так яшчэ невыстарчальнае. Раб-
корка пракалектыўны шчаціншчы-
каў расказала, што на 11 нумароў
насьценгазэт яны дамагліся толькі
аднаго адказу ад адміністрацыі.
Пасьля заключнага слова даклад-
чыка работніцы ўхвалілі рад па-
стаў: вылучыць некалькі работ-
ніц для ўдзелу ў працы бюро ска-
ргаў РСІ, арганізаваць гурток раб-
корак пры журнале «Работніца і Ся-
лянка», звярнуцца да РСІ з прось-
бай паскорыць расьсьледваньне заме-
так рабкораў, лепш рэагаваць на
дробныя факты, каб не даваць ім
перарастаць у буйныя злачынствы.
Пры расьсьледваньні фактаў пры-
цягваюць аўтараў зяматак і наогул
падтрымліваюць з рабкорамі цесную
сувязь.

ДЗІНА ЯВАВА.

Па Савецкай Беларусі

Трэба падцягнуцца

ВІЦЕБСК. (Наш кар.). Збор
наваго ўзносу ў спажывецкай
кааперацыі пасьля надалі
добра праведзенай кампаніі
зараз зноў вельмі слаб. За
апошнія пяць месяцаў сабра-
на ўсяго 57.000 руб., што скла-
дае 53 проц. заданьня на гэты
пэрыяд. Калі ня будучы ўжы-
ты тэрміновыя меры, то на-
ша спажывецка-кааперацыя стане
перад нагрозай зрыну ўтага
важнага заданьня.

16 тысяч чалавек лікві- дуець няпісьменнасьць

ВІЦЕБСК. (Наш кар.). У горадзе
і акрузе шырока разгортваецца кам-
панія за ліквідацыю няпісьменнасьці.
Па саюзам і сярод неарганізавана-
га насельніцтва ідзе вучот няпісьмен-
ных і малалісьменных, арганізуюцца
новыя лікпункты.
Саюз нархараў, дзе зарэгістравана
150 няпісьменных, адкрывае гэтымі
днямі 4 лікпункты і 1 школу для ма-
лалісьменных; саюз тэкстыльшчы-
каў у адкрыты лікпункт і 1 школу.
Рад пунктаў па зьнішчэньні няпісь-
меннасьці ствараецца пры ЖАНТ'ах.
Актыўны ўдзел у гэтай кампаніі
прымае камсапол. 2-гі райком КСМ
прыступіў да вучоту няпісьменнага
насьліцтва на некаторых рабочых
акраінах гораду.
Актыўна рыхтуюцца да месячніку
«За граматы» і ў райнах. Так, у Сень-
ненскім раёне праведзены вучот
няпісьменных батракоў, жанчын і да-
прызыўнікоў. Усе яны будуць пры-
мацаваны да школ. У Высачанскім
раёне палітасветам і рабач-
комам с.-г. рабочых заключаны да-
гавор, паводле якога палітасвет аб-
авязуецца навучыць усіх няпісьменных
батракоў і с.-г. рабочых.
Горш пакуль абстаіць справа ў
Суражскім, Бешанковіцкім і Мельні-
нскім раёнах, дзе няма яшчэ практыч-
нага плану правядзеньня месячніку.
Усяго мяркуюцца навучыць у 1928-
29 г. грамаце 16.490 чал.

Прызыў у разгары

Прызыў моладзі парадзеньня 1906 г.
у Магілёўшчыне распачаўся 5 верасня.
Першыя тры дні прызывалася моладзь
гораду. Агульна настроі кожнага пры-
зыўніка—калі паслужыць, то ў каары.
Падыходзяць да камісіі адарэныя
хлепчыкі, разам з імі і хворавіяны.
Адва маці, заглядаючыся на такога
адарэнага, заплакалі.
— Эх і чаму-ж мой Васіль ня гэ-
такі, як гэты хлапец,—кажа яна,—вось
паслужыў-бы ў арміі.
Прызыў 1906 г. дзе прыгатовілі для
службы ўсяго прапантаў 25. На ўсякім
прынавага годзім заглядаюцца акру-
жаючыя з зацікаўленнем. Спрачаюцца
хлепчыкі:
— Я,—гаворыць адзін,—ня горш за
Явона, а яго вось прынялі, а мяне не.
Два брэйны доўгі час спрэчаліся.
Прызываным выгодным ня мог прымірацца
з тым, што яго брат ідзе на службу,
а ён не. Накрываючы надзею заяву ў
камісію з просьбай прыняць яго.
11 і 12 верасня прызываўся Вяліка-
кавіцкі раён. Маюцца адзіны сімулян-
таў. Вылучэныя з заводу «Скарахоў»
спросіць прыняць яго выгодным. Ста-
раецца з усіх сіл казавыць, што ён пры-
падочы, першым. Гэты чалавек марыць
аб тэрчасці.
Намяшчэньне прызыўнага пункту
больш-менш зладзіліся часе. Маюцца шмат
літаратуры па розных пытаньнях.
АК КВ(б)В выдзеліў дзеля правя-
дзеньня працы з прымыўнікамі рад парт-
тыі, аднак гэтыя таварышы пункту
не наведваюць, яны бады і ў дзімілі
вялікае важнасьці праць за пункце,
прав які прыходзіць тысячамі моладзь
з вёсак.
М. Шпілёўскі.

290 тысяч руб. на пераабсталяваньне электра- станцыі

Магілёў. (Наш кар.). На га-
радакоў электрастанцыі вядзецца
праца па ўзьдзе моцы электра-
станцыі. З гэтай мэтай пераабста-
ляюцца корпус электрастанцыі і
ўстаўляюцца новы рухавік і
660 сіа.
Пераабсталяваньне будзе закон-

За кошт фонду беднаты кааперуюць кулакоў

СЛУЦКА. (Наш кар.). Адным з
недахопаў у працы па каапера-
ваньні беднаты зьяўляецца няпоў-
нае скарыстаньне фонду на гэту
мэту. Так, Слуцкае саж. т-ва мае
1169 р. нескарываных сродкаў,
Кучынскае—95 р. Праца па каапе-
раваньні беднаты праходзіла без
належаў увагі з боку выскавай
партыйнай арганізацыі.
Каапераваньне праводзілася не
заўсёды на сходах беднаты, дзя-
куючы чаму ў дзе каапераваных
за фонд беднаты трапілі заможныя
сяляне. Былі выпадкі і фармаль-
нага падыходу, калі нават самі
беднякі ня ведалі аб тым, што іх
кааперавалі. У саж. т-вах ня
маюцца дакладнага вучоту каапе-
раваньня беднаты.
Унясенне паўў за беднату пра-
ходзіла нераўнамерна: па некаго-
рых т-вах унесены наі да 4 р.,
па іншых—толькі ў 2 рублі. Пра-
ца па каапераваньні беднаты пра-
ходзіць надта слаба па сельска-
гаспадарчай кааперацыі раёну. У
рознах вытворчых віды с.-г. ка-
аперацыі ўцягнута зусім мала
беднякоў. Па адзіленні Беларуска-
саюзу няма дакладнага вучоту ка-
апераваных беднякоў.
Я.

Насьценгазэта бяз сель- кораў

Пры Магілёўскім сельсавеце,
Узьдзеньскага раёну, выдаецца на-
сьценгазэта «Рэха», якая вельмі ці-
кавіць сялян. Апошні нумар газэты,
прысьвечаны тыдню абароны, аса-
бліва вызначыўся сваімі малюнкамі,
кароткімі артыкуламі і ўдалым
размеркаваньнем матэрыялу. Шмат
напрадалі для газэты студэнты,
якія прыехалі на вакацыі і дапама-
лі падабраць лепшы матэрыял для
апошняга нумару. Да гэтага часу
газэта выдавалася нядайна. Яна ні-
як ня можа згуртаваць вакол сябе
сельскараў, дзякуючы чаму выходзіла
нерегулярна. «Дзень друку» нам
таксама не дапамог. У гэты дзень у
нас нічога ня было зроблена.
У далейшым трэба палешчыць
працу сярод сельскараў і аддаць
больш увагі газэце.
ГОРНЫ.

Чаму ўпала актыўнасьць

На Менскім сьпірта-гарэлачным за-
водзе актыўнасьць рабкораў значна
упала. Рабочыя спынілі даваць у на-
сьценгазэту матэрыял і ня дзіва. Ня
гледзячы на тое, што рэдкалегія па-
сылала дырэкцыі заводу нават ад-
біткі зяматак, якія зьявіліся ў
насьценгазэце, адказы на зяматкі
дырэкцыі давала не заўсёды. А калі
лі і атрымлівалі адказы, то ён у
большасьці выпадак меў чыста-
фармальны характар.
За час з 15 чэрвеня ў заводскай
насьценгазэце было зьмешчана 9 за-
метак, па якіх трэба было што-не-
будзь зрабіць і даць тлумачэньне,
але да гэтага часу дырэкцыя маў-
чыць. Зяматкі былі зьмімі суф'е-
рыя Яны закрывалі пугныні аб пра-
мяшчэньні гауму пачынаў аб пра-
мажэтражы, аб пераходзе аб ыра-
галдну працу і г. д. Быў таксама
дзёвэ прапановы. І на ўсё гэта—
нуль увагі.
Навошта пісаць, калі няма кары-
ці—жадуць рабочыя і ня пішуць.
Такія адносіны да насьценгазэты
недапушчальны.
А. Д.

Нашы рабкоры зразумелі сваю за-
дачу і стараюцца прыцягнуць да раб-
корскай працы як мага больш рабочых,
найбольш старацца рабкоры вучаць по-
вых, як треба пісаць. Гэта ўвільна аў-
тарытэт нашых рабкораў і бэць шмат
выпадак, калі рабочыя прыходзяць да
рабкораў скараціцца на тым ці іншым
невярмальнасьці.
Пераход ад «Ільчоўні» да друкава-
най газэты сябе поўнасьцю апраўдаў
тым, што раней нашу газэту чыталі
толькі рабочыя, зараз яе чытаюць і
жонкі і дзеці рабочых. Каб зрабіць на-
шу газэту больш масавай, мы паста-
вілі выпускаць яе два разы ў месяц.
Гэта адначасова дасць нам магчы-
масьць лепш асватляць вытворчыя пы-
таньні.
Б. Шымкін.

арцель «Смалакур» знаймі прыту-
лак 8 моцных кулакоў, з іх тры ў са-
май арцель не працуць, а карыста-
юцца наймай працаў беднякоў. У
гэтую арцель Сампрамаў уляглі
9.000 руб., а пай арцель складае ўся-
го 60 руб. Такім чынам, саматужна-
прамысловы саюз яшчэ садейнічаў
кулацка-спекуляцыйным элементам
у справе экспітатацыі беднякоў.
Пастановы партыі і ўраду аб ка-
апераваньні беднаты праўдзеньнем
саматужна-прамысловага саюзу ігна-
раваліся. У працягу двух год з фон-

Да 10-гадовага юбілею БССР
Трамповіча.
Для правядзеньня 10-гадовага
юбілею Беларускай Савецкай Са-
цыялістычнай Рэспублікі ў Інбел-
культэ арганізавана камісія ў
складзе навуковага сабратора Ін-
белкульту Ластоўскага, Булугі і

патрасаванні рынку, стэртына пра-
леньня аднак, закупілі яшчэ 13.000
футаў. У выніку валеж тавару на
20.000 руб.
Аб розных махінацыях і суваяй
праўдзеньня саматужна-прамысловага
саюзу з прыватнымі гандлярамі ўжо
досыць вядома. Досыць скаваць, што
з закупленых дэфіцытных тавараў на
1.537 руб. арцелям і таварыствам ад-
пущана ўсяго на 62 руб., рэшта
грашля ў рукі прыватных спекулян-
таў.
Я.

Чаму ня выконваюцца пастановы вытворчых парад? Асноўная прычына—адсутнасьць запасных фондаў для неад- кладнага ажыццяўленьня дзелавых прапаноў рабочых

Да гэтага часу ня спыняецца па-
ток скаргаў нашых рабкораў на не-
выкананьне прапаноў вытворчых па-
рад. Такія-ж скаргі можна часта па-
чуць на рабочых сходах, канфэрэн-
цыях і зьездах.
У чым справа? Наўжо гаспадарчым
органам інтарэсы сваіх прадпрыем-
стваў настолькі чужыя, што ня зно-
са не звяртаюць ніякай увагі на
дэсяткі вельмі і вельмі дзелных
прапаноў рабочых?
Зразумела, гэта ў корані няпра-
вільна. Нашы гаспадарнікі, вельмі
адданыя сваёй справе і рабочай кля-
се людзі, і падараваць іх у зломным
сабатажы няма абсалютна ніякіх пад-
стаў. Прычына невыкананьня прапа-
ноў вытворчых парад ляжыць знач-
на глыбей. І аб зьнішчэньні гэтай
прычыны, хоць-бы частковым, мы і
памераны паставіць пытаньне ў гэ-
тым артыкуле.
**

Выгала такога набыцця ясна, як два разы
па два—чатыры. Вытворчая нарада
агітуе слупкамі красамоўных лічаў
і гаспадарніку застаецца толькі ўхва-
ліць рабочую прапанову.
Але купля варштату, нават сама-
га таннага, зьяўляецца капітальным
улажэньнем і без сьвякцы трэсту ня
можа быць зроблена. Трест у сваю
чаргу хадаічычае аб гэтым перад
ВСНГ, які таксама можа зьявацца
фінансавай дысцыплінай, адхілае
хадаічыцца трэсту і прапануе яму
мець на ўвазе гэты варштат пры
складаньні прамфінілянца на будучы
год.
Такім чынам, праходзяць месяцы,
а рабочы на прадпрыемстве, які маг-
чыма пачой і спай, накуль даду-
маўся да сваёй прапановы, чакае не
дачкаецца яе ажыццяўленьня.
**

Усё-ж мы лічым, што ў прамфіні-
лянцах павінны быць прадугледжаны
спэцыяльныя рэзервовыя сумы
для выкананьня прапаноў выто-
рчых парад. Па нашай думцы і дум-
цы раду работнікаў трэстаў гэтыя
фонды павінны складацца ў разь-
меры аднаго-двух процантаў агуль-
най сумы капітальнага будаўніцтва
данага году на даным трэсьце. Гэтыя
сродкі павінны выдаткавацца вы-
ключна на ажыццяўленьне рабочых
прапаноў.
Правільна, у загадзе ВСНГ № 221
ад 6-га верасня г. г. бэць пункт аб
тым, каб «уклучаць у кантрольныя
лічыбы неабходныя фінансавыя сродкі
на выдаткі па ажыццяўленьні
каштоўных і карысных для выто-
рчасьці прапаноў». Але ці мае гэты
пункт на ўвазе ўжо ўнесеныя прапа-
новы і ўключэньні іх у прамфіні-
лянцы, ці прапановы, якія могуць
быць унесены ў працягу бягучага
году? І ці прадугледжвае гэты пункт
сродкі на ажыццяўленьне прапаноў
па капітальным абсталяваньні? У
гэтае пытаньне трэба ўнесці больш
яснасьці.
**

Перш за ўсё треба ўнесці некаго-
рую яснасьць. Сярод прапаноў вы-
творчых парад адначасова: прапа-
новы, што датычаць бягучага рамон-
ту, і прапановы, што датычаць ка-
пітальнага абсталяваньня. У той час,
які першы від прапаноў, які правіла,
выконваецца досыць хутка і поў-
насьцю, другі від прапаноў прына-
чаны на доўгае марынаваньне ў пе-
рах канцылярый, пачынаючы з кан-
цылярый заводакіраўніцтва і канчаю-
чы канцылярый ВСНГ БССР і
нават ВСНГ СССР. Тлумачыцца
гэта тым, што права на выка-
наньне бягучага рамонту прада-
стаўлена кожнаму кіраўніку заво-
дам, на гэтую мэту яму дазваляецца
выдаткоўваць пэўныя сродкі, а пра-
ва на капітальнае будаўніцтва і абста-
ляваньне належыць выключна трэ-
сту, які ў сваю чаргу, па многіх вы-
падках, звязаны па руках і нагах
прамфінілянцаў і фінансавай дысцы-
плінай, за межы якіх ён можа выхо-
дзіць толькі з дазволу ВСНГ.
**

Мы правялі праверку выкананьня
прапаноў вытворчых парад па трох
трэстах: Лесбеле, Шклатрэсьце і Пе-
пертрэсьце і становіцца ўсёды ад-
нолькавае. Дробныя прапановы па
бягучым рамонце выконваюцца за-
водакіраўніцтвам, рэшта—«падарож-
нічае».
Першы крок, праўда, вельмі ма-
ленькі, для выхату з гэтага ненар-
мальнага становішча зрабіў Лесбел.
Пасьля пленуму ЦП саюзу дрэвапра-
цўшчыкаў, які рубам паставіў пы-
таньне аб прадстаўленьні больш
праў заводам, нарада дырэктароў
Лесбелу ў пачатку чэрвеня г. г.
ўсталявала ліміты, г. г. абмежаван-
ныя сумы, для заводакіраўніцтваў
(ад 200 да 500 руб.) і адзіленіяў
Лесбелу (ад 2.000 да 5.000 руб.) спе-
цыяльна для выкананьня прапаноў
рабочых па капітальным абсталя-
ваньні. Зразумела, гэтыя сумы вель-
мі маленькія, але лепш сё-тое, чым
нічога.
Астатнім трэстам не пашкоділа-б
пасьледваць гэтаму прыкладу.
**

Зразумела, мы ўлічваем усю труд-
насьць гэтай задачы. Вольных срод-
каў у нас няма, і кожная капейка
павінна мець сваё прызначэньне і
выдаткавана з карысьцю.
Але адначасова мы ўлічваем на-
строі актывістаў-вытворцаў, якія
трацяць усякае царпэньне ў чакань-
ні пшасьлівага дня, калі іх прапа-
новы будуць ажыццяўлены.
Перад намі стаіць задача падняць
актыўнасьць рабочае клася, падняць
актыўнасьць усіх грамадзкіх арга-
нізацый. Вытворчая нарада—най-
больш дзейная грамадская рабочая
арганізацыя—павінна карыстацца
максымумам увагі.
ПРАЎДЗІН.

Цягнік стаў — вінаваты стрэлачнік

На працягу 5 год ішла цяганіна па пытанні землеўпарадкавання вёскі Навасёлка, Барысаўскага раёну. Упоўнаважаны ад вёскі шмат патапталі лапцэй, хадзілі ў раён, акругу амаль кожны тыдзень, але справа спала моцным сном.

За ўвесь час навасельцы заключылі з Барысаўскім акрза тры ўмовы: па першай умова плата за гектар была па адным рублі 22 кап., па другой — 1 р. 40 к., а па трэцій — 2 р. 40 к. З кожным годам плата павышалася, заключалі і перазаключалі новыя ўмовы, а наконце землеўпарадкавання «ні слуху, ні духу». Навасельцы палохаліся, часамі патыліцы. Большая частка сялян меркавала так, што павышэнню платы ня будзе канца, а калі чаго і дачакаемся дык дзе-ж узяць столькі грошай? Добра калі справа скончыцца за год, а калі скажам 2-5 гадоў, што-ж будзем рабіць?

Урэшце, навасельцы цягнулі ў Менск. Хадакі зварнуліся ў прыёмную ЦВК, дзе выслухалі скаргу сялян, паднаціснулі, і справа навасельцаў адразу папала ў плян работ, знайшліся і грошы ў кредитным т-ве (1100 руб.) і вёска ў адно лета перайшла на пасёлкі, адбудавалася і заняла новым жыццём.

Адначасова павялося следства супроць тых, хто стварыў пачынальную цяганіну, каб прыцягнуць яго да адказнасці. Думалі—гадалі і, урэшце, дадумаліся. «Цягнік стаў, значыць, вінаваты стрэлачнік». Стрэлачнікам аказаўся загадчык раённай зямельнай часткі Барысаўскага РВК Аляй. Распачалася новая справа, пасыпаліся на беднага Макара шышкі, Аляю прыпісалі нядбайства, прыхільнасьць да кулакоў і ледзь ня хабар, але-ж праўда пераважыла крыўду. Суд выясніў, што Аляй працаваў на пасадзе ня больш аднаго году, што ён сваячасова падрыхтаваў вёску да землеўпарадкавання, параіў сялянам-бедняком пазычыць грошы ў т-ве, уключыў вёску ў плян работы, а Барысаўскі акрза адным узмахам пяра выключыў Навасёлкі з пляну работ, разбурыў плян Аляй і чамусьці заключыў усё новыя і новыя ўмовы. Суд Аляя апраўдаў, бо было ўстаноўлена, што стрэлачнік Аляй наводзіў стрэлку, адкізваў дарогу навасельскай справе, а Барысаўскі акрза перашкаджаў і цягнуў вала за рогі 5 год. І вось, дзякуючы такому бюракратызму, нарадзілася яшчэ новая справа: суд параіў паведаміць пракурора рэспублікі і РСІ і прасіць іх раскапацца ў недрах б. Барысаўскага акрза і выягнуць на сонейка сапраўднага бюракрата.

Д. Кастроў.

У прэзыдыуме гарсавету

ПАБУДОВА ШМАТПАВЯРХОВАГА ДОМУ

Прэзыдыум гарсавету прызнаў неабходным пабудову акцыянерным таварыствам «Домстрой» новага шматпавярховага дому на агульную суму ў 750.000 руб. Белкамбанк на гэтую мэту адпусціў ужо 200.000 руб. Кредыт у 300.000 руб. мяркуецца атрымаць у Цэкамбанку.

З сродкаў на будаўніцтва па Менску прэзыдыум гарсавету пастанаўіў вызначыць на пабудову дому 150.000 руб.—па 75.000 руб. у год. Камгасу, санатгляду і т-ву «Домстрой» даручана адшукаць адпаведнае месца для пабудовы новага дому.

Узорны парк у БССР

Гомельскі музей паведаміў Галоўнавуку аб тым, што ім узбуджана хадаўніцтва аб перадачы музеяў сядзібы былога палацу Паскевіча з тэрыторыяй у 28 дэсяцін, а таксама ўсіх будынкаў, якія знаходзяцца на гэтай тэрыторыі. Музей мяркуе арганізаваць на гэтай тэрыторыі першы ў БССР узорны парк.

«ВОДОКАНАЛ» НЯ ВЫКОНВАЕ ДАГАВОРУ

«Водоканал» ня выконвае ў вызначаныя тэрміны работы па пабудове насоснай станцыі. Адзначана таксама невыкананьне пастановы прэзыдыуму гарсавету аб сваячасовай уборцы матар'ялаў і ачыткі вуліц. Для правядзеньня гэтай работы «Водоканалу» дадзены сямідзённы тэрмін, пасля чаго работы будуць зроблены за яго кошт.

АДКРЫЦЦЕ ШКОЛЫ НА ЛЯХАУЦЫ

Прэзыдыум гарсавету параіў прыставаць урачыста адкрыцьцё новай школы на Ляхаўцы да 11-га дзядзя Кастрычнікавай рэвалюцыі.

Да ведама т.т., камандыраваных на курсы каапэр. працаўнікоў у Маскве

Даводзіцца да ведама т.т. Філіцоўскага, Буйвалава і Захарэвіч, камандыраваных на курсы каапэрацыйных працаўнікоў, што заняткі на курсах пачынаюцца 18 верасня, да якога часу яны павінны выехаць на курсы.

АПА АБ.

МЕНСК

Назначэньні

ОНК назначыў тав. Дубавіцкага, Л. С. Сакратаром Савету Народных Камісараў і Намесьнікам Кіраўніка Спраў ОНК і Эканамічнай Нарады. Тав. Шыпіла, І. І. назначан Старшынёю Кіраўніцтва і Загадчыкам Беларускага Дзяржаўнага Выдавецтва і членам Калегіі пры Народным Камісарыяце Асьветы.

Другі тыраж сялянскае пазыкі

ОНК Беларусі вызначыў месцам для другога тыражу пазыкі ўзмацненьня сялянскай гаспадаркі гор. Гомель.

Выпрацоўка фармовачных машын у Беларусі

Белмэталтэрэст вядзе перагаворы з усаюзным мэталатэхнічным сындкатыкам аб арганізацыі ў Менску на заводзе «Энэргія» выпрацоўкі фармовачных машын для ліцейных цэхаў.

Пасылка на работу

Учора Менская біржа працы накіравала на грамадзкія работы 9 чалавек і на ставіцы МББ чыг.—20 беспрацоўных. 17 верасня для пасылкі на грамадзкія работы патрабуецца 50 чал.

Бібліяграфічная рэдкасьць

У беларускі цэнтральны архіў здымаграм. А. Дзямітовічам некалькі нумароў газэты «Пролетарій»—органу расійскай сац.дем. партыі, які выдаваўся ў Жэневе ў 1905 годзе. Гэтыя газэты вяўляюцца бібліяграфічнай рэдкасьцю.

Лівень над Менскам



14-га верасня над Менскам прайшоў вялікі лівень, які суправаджаўся градамі. На здымку: Інтэрнацыянальная вул. затопленая вадой

Фізкультура

ПРАЕКТ ФІЗКУЛЬТУРНАГА СТАДЫЁНУ

Прэзыдыум ВСФК прызнаў неабходным пабудову з будучага году новага фізкультурнага стадыёну пры іпадроме. Стадыён будзе разьлічан на 10.000 чал. Пры ім намаячаецца арганізацыя воднай станцыі і г. д. Кошт работ вызначаецца ў 350.000 р.

Лыжы да зімняга сэзону
ВСФК закупіў 1.000 пар лыж сама-тужнай вытворчасці. Лыжы будуць каштаваць па 8 руб. пара.

Здарэньні

Знойдзён труп. Каля в. Грэбелькі, Менскай акругі знойдзён труп А. Вергейчыка. Пры якіх умовах Вергейчык быў забіты, пакуль ня ўстаноўлена.

Знойдзена паграбленае. Крымінальны вышук выкрыў паграбу двух пішучых машынак у канцылярыі Белпагзу. Машыны знойдзены.

Новыя мастацкія ўстановы ў Беларусі

Арганізацыя трох вандроўных тэатраў. Сымфанічны аркестр у Менску. Пабудова кіно-тэатраў у Гомелі і ў Воршы. Кіно-фабрыка ў Менску.

Галоўмастацтва Наркамасьветы БССР унесла рад дадаткаў ў пяцігадовы плян будаўніцтва мастацкіх устаноў.

Згодна пляну ў 1929-30 годзе намаячаецца арганізацыя трох новых вандроўных тэатраў — яўрэйскага, польскага і ашчэ аднаго беларускага.

Прадугледжваецца павялічэньне ліку музычных школ з трох да 8, з такім разьлікам, каб у кожнай акрузе ў працягу 5 год была адчынена адна музычная школа.

У будучым годзе ў Менску арганізуецца сталы сымфанічны аркестр з 10—15 чал.

Прадугледжана адкрыцьцё 5 школ выдўленчага мастацтва.

Вялікія мерапрыемствы будуць праведзены па кінафінацыі Беларусі. Намаячаецца павялічэньне ліку кіно-тэатраў па БССР з 11 да 18, а кіно-ўстановак у вёсках з 135 да 252. Новыя кіно-тэатры будуць пабудаваны ў Го-

мелі, на што патрабуецца 200.000 руб., у Воршы — 100.000 руб. На пашырэньне магілёўскага кіно-тэатру вызначаецца 25.000 руб.

Ліч кіно-перасовак будзе павялічаны з такім разьлікам, каб у кожным раёне было ня менш 2 перасовак. Будзе ажыццёўлена і кінофінацыя школ, для якой мэты прадугледжаны водпуск адпаведных сродкаў. Кіно-апараты будуць устаноўлены ў тэхнікумах і вёсках сямігодках.

Кіно-фабрыка Белдзяржкіно ў Ленінградзе будзе даабсталявана і ў 1931-32 годзе пераведзена ў Менск. На даабсталяваньне фабрыкі патрабуецца 291 тыс. руб.

У галіне радыёфінацыі намаячаецца ўстаноўка радыё ў 240 нармаох і хатах-чытальнях. У 14 паказальных вёсках будуць устаноўлены прыёмныя радыё-пункты. Акрамя таго, будуць радыёфінаваны сямігодкі, тэхнікумы і вёсбы.

Кансэрваторыя ў Менску

Наркамасьветы вырашана ў стапоўчым сэнсе пытаньне аб пастанові рэарганізацыі менскага музэтэхнікуму ў кансэрваторыю. У 1929-30 годзе пераводзіцца на кансэрваторыю пачаткі работы вакальнай часткі і класа раялю, а ў 1930-31 году класы скрыпкі і духавых інструмэнтаў, а з 1931-32 году—ўсе іншыя класы. Для выкладаньня у кансэрваторыі будзе запрошаны рад выдатных музыкантаў.

Новы будынак дзяржаўнага тэатру

З будучага году намаячоцца вялікі будаўнічы работы па пабудове ў Менску новага будынку для дзяржаўнага тэатраў. На гэту мэту пакуль вызначаецца 50.000 руб. Галоўнавука мяркуе закончыць работы па пабудове новага будынку на працягу трох год. Агульны кошт будынку вызначаецца ў 1.350 тыс. руб. Залю для глядачоў будзе разьлічана на 1.500 чал.

Паведамленьні

У пядзелю, 16-га верасня, а 2-й гадзіне дня, у памяшканьні кіно «Культура» адбудзецца ўрачыстае адчыньне культурнага паходу менскай гарадзкой камсамольскай арганізацыі. Пасля ўрачыстага адчыньня—калектыўны прагляд кіно-фільму «Казак»

— У панядзелак, 17-га верасня, у 7 гадзін вечара, у памяшканьні малой залі клубу Карла Маркса адбудзецца нарада камсамольцаў, абедуючых у стадоўках ЦРК. Райком прапанауе ўсім сакратаром ячэек шырока абвясціць аб варадзе ўсіх камсамольцаў. Запрашаецца таксама і беспартыйная моладзь.

Менакрсавет саюзу «Бязбожнік» паведамляе, што ў сераду, 19 верасня, а 7 гадзіне ўвечары ў памяшканьні АПА АК, 3-ці паверх адбудзецца пашыранае пасяджэньне акруговага савету «Бязбожнік», на якое запрашаюцца ўсе члены акруговага савету і таварышы, якія прымаюць актыўны ўдзел у штодзённай працы па антырэлігійнай прапагандае.

Адказны рэдактар
Я. А. СЬМОЎ

С. Е. Н. Ы. Н. Я. У ТЭАТРАХ І КІНО

У панядзелак, 17 верасня, у памяшканьні кіно «КУЛЬТУРА» адбудзецца ВЕЧАР, прысьвечаны юбілею Л. М. ТАЛСТОГА

А Б В Е С Т К А

МЕНСКІ А К Р У Г О Р Ы Ф І Н А Н С А Р Ы А Д Д З Е Л

Праэктнаму бюро ВСНГБ — ПАТРЭБНА —

ПАМЯШКАНЬНЕ
У ЦЭНТРЫ ГОРАДУ
з 2—3 пакояў,
агульнаю плошчаю 10—12 кв. саж.
З прапановамі зьвяртацца:
Савецкая, 77, тэл. 10—40.

2) Суданка прэф. С. ВАЛЬФОНА.
3) Музыкальны нумары ў выпалены музэахіму.
Пачатак а 8 г. увечары. Уваход па білетах, разоланых прафсаюзам.

ЦЫРК СЕЊНЯ, 16 верасня ЦЫРК

ВЯЛІКАЕ СВЯТОЧНАЕ ПРАДСТАЎЛЕНЬНЕ З 3-х АДЗ.
Фантомас і Шэрлок Хольмс—новае аэтра ў вык.
ЖАК і ЖАКОНІ
БОРУЦА З ПАРЫ:
1 п.—ПАСУНЬКО—СААРЭЛА, 2 п.—БАСЕНЬКА—СТАРАШВІЛІ,
3 п.—МІХАЛЁЎ—АЙВАЗАЎ
а тансама Удэльніца Уол тупа ў зусім новым вынананні.
Пачатак роўна а 8 пал. гадз. увеч. Пачатак барбы а 10 з пал. гадз. увеч.
Каса адчынена ад 11—3 і ад 8—9 гадз. увеч.

ВІНО-ТЭАТР „Культура“
Кіно
„Чырвоны Зорка“
Юбілейны фільм—да 100-х угоднаў нарадзіня
Льва Мікалаевіча ТАЛСТАГО
Неўмірущая апавесць
КАЗАКІ пастаноўна рэжысара В. Г. БАРСКАГА
Кіно
„Інтэрнацыянал“
Нямесці Салва
„Небясьпечны ўзрост“ у 8-мі частках
у галоўных ролях аубовітым артыстам БЭРНГАРД ГЭЦКЕ і АСТА НІЛЬСЭН

Аўтакіраўніцтва ДАВОДЗІЦЬ ДА ВЕДАМА ГРАМАДЗЯН і УСТАНОЎ, ТАЛЁНЫ МАЮЧЫХ НА РУКАХ.
для ЛЬГОТНАГА ПРАЕЗДУ ў АўТАБУСАХ,
што з 15 верасня г. г. па 1 кастрычніка г. г.
будзе зроблен замен іх на новыя, пасля чаго старыя талёны будучь лічыцца неспраўднымі і ПРЫМАЦА НЯ БУДУЦЬ.
1—2 Аўтакіраўніцтва.

„СЕКАРОВСКАЯ ЖИДКОСТЬ“
ВЫТЯЖКА ІЗ СЕМЕННЫХ ЖЕЛЕЗ
ОРИГОНОВАНА ПО СПОСОБУ ПРОФЕССОРА Д-РА БЮХМЕРА
ЦЕНА ФЛАЗЫ 2 РУБ.
ТРЕБУЮТ: ВО ВСЕХ АПТЕКАХ И МАГАЗИНАХ САЛГІНІВІСІ С. С. С. Р.
В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ НА МЕСТАХ ВЫСЛАЕТСЯ ПО ПЛАЧЕМОМУ СЧЕТАМ НЕ КЕНЕ ДР. ФЛАЗОНОВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 25% ЗАДАТКА
ПЕРЕСЫЛКА И УПАКОВКА ЗА НАШ СЧЕТ
ЛЕЧЕВ. УЧР. И ВРАЧАМ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ „СРАТІС“
ВХОДИТ В ОБЪЕДИНЕНІЕ „МОСНОПРОМСЮЗ“ МСКВА
ЛАБОРАТОРИЯ КООПЕРАТИВА „ДАЛЕН МОСКВА“ МСКВА
ОТД. 10

1. Пастановаю ЦВК і СНК ССР ад 10 VIII-1928 г.

(Газета „Известия“ №№ 187 і 188 б. г.)

патэнтны збор, надбаўка ў мясцовыя сродкі і падатак з звароту каштоўнасьцяў з 1928-1929 году адмяняюцца

2. Уласнікі ўсіх гандлёва-прамысловых прадпрыемстваў г. Менску і акругі, а таксама і асобы, што займаюцца асабістымі промысламі, падрядчыкі, пастаўшчыкі, скупшчыкі, камісіянеры, пасрэднікі і кіраўнікі гандлёва-прамысловых прадпрыемстваў: дзяржаўных, кааперацыйных, працалектыўных, інвалідных і інш., павінны на 1928-29 год выбраць асобныя рэгістрацыйныя пасьведчаньні.

3. Пасьведчаньні будуць выдавацца з 19 IX-28 г. у г. Менску і ў г. Барысаве ў казначэйскіх частках Дзяржбанку, у раёнах—у выканкомах.

4. Па вызначаным законе, прамысловы падатак, пачынаючы з 1928-29 г., уплачваецца за кожны бягучы год, а ця мінулы, і спаганяецца ён у відзе аднаго толькі акладу: з гандлёва-прамысловых прадпрыемстваў—у процантнай адносіне да звароту, а з асабістых промыслаў—у цвёрдых ніжэйазначаных стаўках у рублех, што ўплачваюцца ў год адначасова:

Разрад прамыслаў	Г. Менск			Г. Барысаў			Пасяленьні Менскай акругі					
	Павыш.	Нарм.	Зьніж.	Павыш.	Нарм.	Зьніж.	Гарадзкія			Сельскія		
							Павыш.	Нарм.	Зьніж.	Павыш.	Нарм.	Зьніж.
1	18	16	14	10	8	7	8	7	6	7	6	6
2	—	40	—	—	22	—	—	20	—	—	—	16
3	—	62	—	—	35	—	—	32	—	—	—	24

УВАГА: За ўсімі спраўкамі па ўплаце цвёрдых ставак для асабістых промыслаў (саматужных, рамеснічых і дробнага гандлю) зварачацца да падатковых інспектароў.

5. Прадпрыемствы, якія абладаюцца па звароце, павінны на паведамленьнях, што ім высылаюцца, уплаціць у лік падатку за 1928-29 год першы аванс ці 50 проц. акладу ўраўзбору за 1927-28 г. да заліку патэнтнага збору.

УВАГА: Асобы, не атрымаўшыя па якіх-небудзь прычынах паведамленьня, павінны зварачацца да адпаведных інспектароў.

6. Рэгістрацыйныя пасьведчаньні, вызначаныя ў п. 3-ім, будуць выдавацца адразу-ж пасля ўплаты цвёрдых ставак і вызначанага авансу, шляхам падачы заяў па адпаведнай форме ў 2-х экзэмплярах з дадаткам (але не наклеіваным) уласнікамі і кіраўнікамі гандлёва-прамысловых прадпрыемстваў гэрбавых марак на 2 рублі.

УВАГА: а) бланкі ў казначэйствах і ў райвыканкомах; б) прадстаўленьне гэрбавых марак на пасьведчаньні асабістага промысла і прадпрыемства, вызвалены ад прампадату, не патрабуюцца.

7. Асобы, што займаюцца скупкай для перапродажу, павінны пры выбарцы рэгістрацыйных пасьведчаньняў прад'яўляць асабовы дакумант. Выбраныя-ж рэгістрацыйныя пасьведчаньні павінны прад'яўляць райвыканкомам, у раёнах якіх адбываецца скупка.

8. Незаплаціўшым авансу прампадату ці цвёрдых ставак, рэгістрацыйныя пасьведчаньні выдавацца ня будуць.

9. У мэтах сваячасовай уплаты авансу, цвёрдых ставак, выбаркі рэгістрацыйных пасьведчаньняў і акцызных патэнтаў і каб унікнуць скапленьня каля кас чаргі, устанавіваецца наступны парадак уплаты і выбаркі вызначаных дакумантаў па альфавэту плацельшчыкаў па г. Менску і акругі:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| А, Б, В,—19 верасня 1928 г. | Р, С, Т—24 верасня 1928 г. |
| Г, Д, Е, Ж—20 верасня 1928 г. | У, Ф, Х—25 верасня 1928 г. |
| З, І, К, Л—21 верасня 1928 г. | Ц, Ч, Ш, Щ—26 верасня 1928 г. |
| М, Н, О, П—22 верасня 1928 г. | Э, Ю, Я—27 верасня 1928 г. |

Дзяржаўныя і кааперацыйныя прадпрыемствы—ад 19-га па 25 верасня. Прадпрыемствы, што абладаюцца ў цэнтрылізаваным парадку, праўдзеныя якіх знаходзяцца ў Менску, павінны заплаціць аванс і выбраць пасьведчаньні не пазьней 20-га верасня 1928 году.

Аперацыйныя адзінкі прадпрыемстваў, што абладаюцца ў цэнтрылізаваным парадку, у іншых гарадох—па месцы знаходжэньня іх праўдзеныя павінны прадставіць падатковаму інспектару адпаведнага вучастку спраўку аб уплаце праўдзеным авансу 1-га тэрміну, пасля чаго, яны атрымаваюць рэгістрацыйныя пасьведчаньні з 19-га да 30-га верасня 1928 г.

10. Асобных льгот на гандаль інвалідам, якія не зьяўляюцца членамі арцеляў, не прадугледжана.

11. За нявыбарку рэгістрацыйных пасьведчаньняў да вышэйазначаных тэрмінаў прадпрыемствы будучь апячатваюцца, тавары развознага, развознага гандлю будучь затрымаваюцца і акрамя таго на вінаватых будзе накладвацца штраф у разьмеры да 500 рублэй.

Нам. Заг. Акрфінадзелу **КАТКОВІЧ**
Інструктар **ЛЮБІЧ**

15 IX-1928 г.

КРОЙКИ И ШИТЬЯ ЖЕНСКИХ верхних вещей, платьев и белья,
ДЕТСКИХ вещей и мужского белья.
Самоучитель изложил общедоступным языком, дает возможность легко научиться портняжному ремеслу. В книге также имеются ОТДЕЛЫ мужской (составил выкройки изюнок), по ПОЧИНКЕ и ПЕРЕЛЦОВКЕ вещей. В книге свыше 300 пояснительных рисунков и чертежей выкроек.
Цена 3 руб.
о пересылке 3 руб. 35 коп.
При высылке денег вперед пересылка бесплатно.

НОВАЯ КНИГА
САМОУЧИТЕЛЬ кройки **МУЖСКОГО** платья с 73 рисунками и чертежами. Цена 1 р. 80 к., с перес. 2 р.
НОВИНКА

ДОМАШНИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИК
САМОУЧКА
Устройство домашнего освещения, звонков, сигнализации, телефонов, Изготовленые гальванические элементы, аккумуляторы, трансформаторов, выпрямителей. Радиоприемные установки; детекторные лампы, с антенной и без антенны. Электрооборудование клубов и эстрад, установка проекционных фонарей и киноаппаратов, электрооборудование клубных сцен и проч. с 135 рис. и пояснительн. чертежами.
Цена 2 р. 75 к. с пересылкой. Книжка выслана „КНИГОВЕД“ Москва, 19, улица Герцена, № 22-100.

Газета „Звезда“
з дадаткам часопісу **„Большавік Беларусі“**
на месца **КАШТУЕ 1 р. 05 к.**

Згубленыя і ўкрадзеныя наступныя дакуманты лічыць неспраўднымі:
Прысвоена кн. дзяржвыдана Адамовіча Ф. С., выд. Менскіх каматам. 3542
Чл. білет № 61993 Адамовіча Ф. С., выд. саюзам рабзелес. 3543
Пасьведчаньне № 868 Адамовіча Ф., выд. АДШУ Бел. на права нашоўнага збору 3544
Студ. білет Школьніка В. С., выд. Бел. Дзярж. музэахікум. 3545
Чл. кн. саюзу нархарт, леваяя кніжка Менстрахкасы на імя Фотыцінай А. І. 3546-47
Службовая вайсковая кн. Адамовіча Л. В., выд. Заслаўск. РВК. 3548
Асабовая вайсковая кн. № 67 Шлыквіча С. А., выд. Пломчаніцкім РВК. 3549

Кошт публікацыі аб згубе дакуманту 50 к.

Кошт публікацыі аб скасаванні шлюбу 3 р.